

М. В. Жуковіч

Літературнае чытанне

4

Частка 2

ЯК ХАРАКТАРЫЗАВАЦЬ ЛІТАРАТУРНАГА ГЕРОЯ



1 Назавіце імя літаратурнага героя, яго ўзрост.



3 Апішыце зневшні выгляд літаратурнага героя.



2 Зачытайце апісанне жылля ці месцажыхарства дзеючай асобы, калі яно ёсць у творы.



4 Звярніце ўвагу на мову персанажа (з якім настроем і якім тонам ён размаўляе, якімі словамі насычаны яго фразы).



6 Вызначце, як аўтар ставіцца да свайго персанажа.



5 Пералічыце ўчынкі літаратурнага героя і вызначце іх матывы. Дайце ім ацэнку.



7 Выкажыце свае адносіны да літаратурнага героя: чым спадабаўся ці не спадабаўся.



М. В. Жуковіч

Літаратурнае чытанне

Вучэбны дапаможнік
для 4 класа ўстаноў агульной сярэдняй адукцыі
з беларускай і рускай мовамі навучання

У дзвюх частках

Частка 2

*Дапушчана
Міністэрствам адукцыі
Рэспублікі Беларусь*



МИНСК

НАЦЫЯНАЛЬНЫ ІНСТИТУТ АДУКАЦЫІ
2018

Правообладатель Национальный институт образования

УДК 821.161.3.09(075.2=161.3=161.1)

ББК 83.3(4Беи)я71

Ж86

Рэцэнзенты:

дацэнт кафедры сучасных методык і тэхналогій навучання дзяржаўнай установы адукацыі «Акадэмія паслядыпломнай адукацыі»,
кандыдат педагогічных навук, дацэнт *I. M. Слесарава*;

метадычнае аб'яднанне настаўнікаў пачатковых класаў дзяржаўнай установы адукацыі «Міханавіцкая сярэдняя школа» (намеснік дырэктара па вучэбнай работе, настаўнік пачатковых класаў вышэйшай кваліфікацыінай катэгорыі *A. Г. Адамовіч*)

Умоўныя абазначэнні:



— слоўнік;



— пытанні і заданні;



— тэкст для маўленчай размінкі;



— узгадайце;



— папрацуйце ў пары, у групе;



— пафантазіруйце;



— у свеце прыгожага;



— хвілінкі творчасці.

ISBN 978-985-594-037-2 (ч. 2)

ISBN 978-985-594-035-8

© Жуковіч М. В., 2018

© Афармленне. НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2018

Быць на зямлі чалавекам



Сэрца дадзена чалавеку,
каб ён не забываў аб сваім прызначэнні —
тварыць на зямлі добро.

Змітрок Марозай.

**Падчас вывучэння твораў раздзела працягнем вы-
працоўваць наступныя ўменні:**

- вылучаць галоўных і другарадных дзеючых асоб;
- ацэньваць узаемаадносіны паміж імі;
- знаходзіць у мастацкіх тэкстах матэрыял для характарыстыкі герояў: іх партрэт, адметнасці мовы, апісанне жылля;
- вызначаць рысы харектару персанажаў;
- выказваць свае адносіны да падзеі, герояў;
- вылучаць байку сярод іншых твораў па яе асаблівасцях.



1. Разгледзьце рэпрадукцыю карціны мастака Ганны Сілівончык «Беларуская сям'я».



2. Адкажыце на пытанні.

1) Якія дэталі карціны сведчаць, што на ёй адлюстравана менавіта беларуская сям'я?

- 2) Чым занятыя мужчына і жанчына?
- 3) Чаму мастак увяла ў твор жывапісу вобраз бусла, які знаходзіцца на капусце? Паразважайце.
- 4) Пра што, на вашу думку, сведчаць сонца і месяц, дом, партрэт маладых, разнастайныя прыгожыя кветкі і зялёны круглы кусцік папараці на галінах дрэва?
- 5) Якія агульначалавечыя абавязкі і законы жыцця адлюстраваны на карціне Ганны Сілівончык?



Зы́бкі — якізнаходзіцца ўстанелёгкагаруху, хістання.

Зы́ркі — яркі, асляпляльны.

КАЛІ РАНА ЎСТАНЕШ

Ніл Гілевіч

Калі рана ўстанеш —
Разам з сонцам зыркім,
Што ўсплыве над зыбкім
Вогнішчам зары, —
Колькі ты пабачыш
З'яў жыцця дзівосных,
Колькі щудаў розных
Згледзіш на двары!

Калі рана ўстанеш —
Разам з ветрам буйным,
Што абудзіць струны
Неба, дрэў, травы, —

Колькі ты пачуеш
Гукаў-зыкаў дзіўных,
Звонаў пераліўных,
Спеваў харавых!

Калі рана ўстанеш —
Разам з першай птушкай,
Што шукае тут жа
Для дзяцей яды, —
Колькі ты паспееш
Памагчы слабейшым,
Падтрымаць, сущешыць,
Выручыць з бяды!

Калі рана ўстанеш —
Разам з мамай, татам
Ды за справу-працу
Возьмешся хутчэй, —
Колькі ты пазнаеш
Радасці нясцерпнай —
Аж да песні з сэрца,
Аж да слёз з вачэй!

Калі рана ўстанеш —
Разам з сонцам яркім,
Разам з ветрам шпаркім,
Разам з белым днём, —
Сам тады, мой дружка,
Разумець ты будзеш,
Для чаго мы, людзі,
На зямлі жывём.



1. Да каго Ніл Гілевіч звяртаецца ў вершы?
2. Да чаго заклікае паэт чытача? Прачытайце адпаведныя радкі.
3. Што з пералічанага, на думку аўтара, будзе радаваць чалавека?
4. Як вы разумееце сэнс выразу «вецер абудзіць струны неба, дрэў, травы»?
5. У чым заключаецца асноўная думка гэтага верша?
Выберыце адзін адказ з ліку пропанаваных:
 - а) аўтар заклікае чытача любавацца цудамі навакольнага свету;
 - б) заклікае слухаць разнастайныя гукі прыроды;
 - в) заклікае дапамагаць слабейшым;
 - г) заклікае быць актыўным і дзейным чалавекам у паўсядзённым жыцці.
6. Ці згодны вы з думкай паэта? Чаму?



Верш Ніла Гілевіча «Калі рана ўстанеш» пакладзены на музыку Валерыяй Яскевіч. Паслушайце песню ў яе выкананні. Выкажыце свае пачуцці і думкі, што ўзніклі падчас знаёмства з гэтым музычным творам.

ПРЫКАЗКІ

- Жыццё пражыць — не поле перайсці.
- Кожны чалавек — свайго шчасця каваль.
- Хто толькі сам сябе любіць, таго ніхто не любіць.
- Не зведаўшы броду, не сунься ў воду.
- Любіш катацца — любі і саначкі вазіць.
- Чужым розумам не пражывеш.

Раскажыце, як у вашай сям'і адзначаюцца дні нараджэння. Якія падарункі вы рыхтуеце сваім родным? Чаму людзі святкуюць дні нараджэння? Пасправуйце назваць дні нараджэння ваших родных і блізкіх людзей. Чаму, на вашу думку, патрэбна абавязкова памятаць іх даты нараджэння?

ДЗЕНЬ НАРАДЖЭННЯ

Vасіль Вітка

Прыемна, калі людзі помніаць твой дзень нараджэння, віншуюць цябе, жадаюць здароўя, поспехаў.

А ты ці помніш дні нараджэння сваіх родных і блізкіх: маці, бацькі, бабулі, дзядулі, братоў і сясцёр?

Колькі чалавек у сям'і — столькі і дзён нараджэння.

У гэты дзень дорага кожнаму тваё віншаванне. Прыемна будзе, калі ты падрыхтуеш і падарунак —



кветкі, якія ты вырасціў, малюнак або рэч, зробленую сваімі рукамі, нарэшце, добрую адзнаку ў гэты дзень у школе. Непрыгожа прасіць у маці, бацькі, дзядулі, бабулі грошай, каб купіць ім падарунак.

Дзень нараджэння — сямейнае свята. Не трэба абвяшчаць усім і кожнаму, калі ў цябе дзень нараджэння. Блізкія табе людзі і твае сябры самі помніць, калі ты нарадзіўся.

Добры звычай саджаць дрэва ў адзнаку якой-небудзь важнай падзеі ў сям'і. Хто дрэва пасадзіў — дабро людзям зрабіў. Заўваж, што прыказка гаворыць: зрабіў дабро не толькі сабе, а людзям, многім людзям. Дрэвы ўпрыгожваюць жыццё цэлых пакаленняў.

Вось ты пайшоў у школу. Пасадзіў дрэўца ў сваім ці ў школьным садзе або на вуліцы ля свайго дома. Ты расцеш, і дрэва тваё расце. Нездарма многія дрэвы маюць свае імёны: дзедава груша, маміна яблыня, татаў клён, Іванава вішня.



1. Якія падарункі пісьменнік рэкамендует дарыць імянініку? Чаму пажадана рабіць іх сваімі рукамі?
2. Чаму не трэба абвяшчаць усім пра свой дзень нараджэння? Прачытайце.
3. Як вы разумееце сэнс прыказкі «Хто дрэва пасадзіў — дабро людзям зрабіў»?
4. Вызначце асноўную думку гэтага тэксту.
5. Узгадайце, як вы садзілі дрэвы, кусты. З якой народы вы гэта рабілі? Хто быў ініцыятарам пасадкі? Хто вам дапамагаў?





Прачытайце тэкст народнай калыханкі. Правільна вымаўляйце гукі [ў], [г], [дз’] і падоўжаны [ц].



Лу́лі — летні сорт груш з вялікімі салодкімі пладамі.
Палаткі (палáці) — у старой сялянскай хаце: насціл з дошак для спання, які робіцца паміж печчу і супрацьлеглай сцяной на высокім узроўні ад падлогі.

Люлі, люлі, люлі...
Пайшоў кот па дулі,
Адмарозіў лапку,
Прыйшоў грэцца ў хатку.

Недзе кату дзецца,
Лапачцы пагрэцца...
Узлез бы на палаткі,
Дык баіцца бабкі.

Пайшоў каток у лясок,
Знайшоў каток паясок,
А котачка адняла
Ды дзіцяці аддала...

Якія іншыя калыханкі вы ведаеце? Якія героі найчасцей сустракаюцца ў калыханках? Хто звычайна спяваў гэтыя песні і з якой нагоды? Якія калыханкі спявалі для вас мамы і бабулі? Пасправуйце іх праспяваць.

Узгадайце вывучаныя ў папярэдніх класах вершы і апавяданні, прысвечаныя маці.



Зо́лкі — тут: неспрыяльны.

Парушы́нка — маленькая часцінка чаго-небудзь, пылінка.

КАЛЫХАНКА МАМЕ

Ніна Мацяш

Быць разам выпадае нам так мала...
Забудзь трывогу вечную сваю,
Прыляж, мая натомленая мама,
Як некалі ты мне, табе спяю.
Задрэмлюсь веі над вачыма карымі —
Не дам упасці й парушынцы я.
Сустрэнъся ў сне з сабой, мая ласкавая,
З вясной сваёю, любая мая.

Хоць кропля з абяцанага нам маем
Збываецца праз золкія гады.
Прыляж, мая даверлівая мама,
Спяю табе, як мне спявала ты.
Задрэмлюсь веі над вачыма карымі —
Не дам упасці й парушынцы я.
Сустрэнъся ў сне з сабой, мая ласкавая,
З вясной сваёю, любая мая.

Любоў нябёсы над табой трymае,
Любоў зораць дні ў тваім акне.
Прыляж, мая ўсмешлівая мама,
Спяю табе, як ты спявала мне.
Задрэмлюць веi над вачыма карымі —
Не дам упасці й парушынцы я.
Сустрэнъся ў сне з сабой, мая ласкавая,
З вясной сваёю, любая мая.



1. Якімі вы ўяўлі матулю і дачку — герайнь гэтага твора?
2. Якія слова ўжывае паэтэса для характарыстыкі мамы? Як праз іх раскрываюцца асобы дачкі і матулі?
3. Патлумачце сэнс выразу «Любоў зораць дні ў тваім акне».
4. Для чаго, на вашу думку, паўтараецца адно і тое ж чатырохрадкоўе? Як вы разумееце яго сэнс?
5. Чаму Ніна Мацяш назвала свой верш калыханкай?



Верш Ніны Мацяш пакладзены на музыку кампазітарам Інай Вінаградавай. Паслухайце песню «Калыханка маме». Якія ўражанні і думкі яна выклікала ў вас?

ПРЫКАЗКІ

- Родную маці нікім не заменіш.
- Птушка рада вясне, а дзіця — маці.
- Няма лепшай хаткі, як у роднай маткі.
- Матуліны руکі заўсёды мяккія.
- Шануй бацьку з маткаю: другіх не знайдзеши.

За што вы ўдзячны сваёй першай настаўніцы? Хто з вас хацеў бы ў будучым стаць педагогам? Чаму?

ПЕРШАЯ НАСТАЎНІЦА

Васіль Жуковіч

Мне першая настаўніца
запомніцца навек.
Найпершая настаўніца —
мой родны чалавек.

Такая клапатлівая,
ласкавая яна,
як веснавое сонейка,
як цёплая вясна.

Запомняцца, запомняцца
ўрокі дабраты.
У нашае настаўніцы
характар залаты.

Усходамі парадуе
пасеянае ёй.
Найпершая настаўніца —
свято душы маёй.

- 
1. Якім у памяці паэта застаўся вобраз першай настаўніцы? Чаму ён назваў яе родным чалавекам?
 2. Якія слова ўжывае аўтар, характарызуючы сваю настаўніцу?

- 3.** Як вы разумееце сэнс выразу «характар залаты»? Пра якіх людзей звычайна так гавораць?
- 4.** Аб якіх усходах гаворыцца ў вершы?
- 5.** Што вы можаце сказаць пра асобу самога паэта, прачытаўшы гэты верш?
- 6.** Вывучыце верш на памяць.



1. Разгледзьце скульптурную кампазіцыю «Настаўніца першая мая» беларускіх мастакоў Дзмітрыя Бубноўскага і Аляксандра Шомава.



2. Адкажыце на пытанні.

- 1)** Кому прысвечана гэта кампазіцыя? Як вы згадаліся?
- 2)** Апішыце знешні выгляд настаўніцы: прычоску, твар, адзенне, фігуру. Чаму яна трymае менавіта кнігу?
- 3)** З якой мэтай, на вашу думку, скульптары стварылі гэты помнік? Што яны хацелі сказаць людзям?



Прачытайце загадку Уладзіміра Мацвеенкі, правільна вымаўляючы гукі [ц'], [ч], падоўжаны [ц]. Адгадайце яе.

Мышак ловіць,
ды не кіска ён.
Лісты носіць,
ды не паштальён.
Каб лісе
не трапіць на зубок,
у калючы
скрущіца клубок.

Кожуб



Пыса — пярэдняя частка галавы (з губамі і ноздрамі) жывёліны.

ХІТРУН

Павел Ткачоў

Вожык жыў са сваёй матуляй у лесе. Каля магутнага волата дуба засталася ад старога пянька ямка. Вось у гэтай ямцы і быў іх дом.

Вельмі любіла матуля свайго Вожыка і ўсё лічыла яго маленъкім. Але сам Вожык з гэтым не згаджаўся. Мамы, яны заўсёды лічаць сваіх дзяцей маленькімі. А ў Вожыка іголкі не мяккія, як былі раней, а пругкія, колкія, — паспрабуй крані! Які ж ён маленъкі?

Каб здавацца дарослым, Вожык не коціца, нібы мячык, з горкі, а ідзе не спяшаючыся, паважна. Але гэта не дапамагае. Матуля ўсё роўна не пускае гуляць

аднаго. А сама заўсёды днём спіць. Надакучыла Вожыку — ноччу спі, днём спі.

І вельмі ж яму хочацца прайсці аднаму па сцяжынцы, што вядзе да возера. Падыдзеш да вады — і ўбачыш сваю пыску. Вожык ужо аднойчы любаваўся сабою, калі быў там з мамай. Ён тады зрабіў такі грозны выгляд, што ажно самому страшна стала. Не, ён ужо не маленькі.

Паглядзеў: матуля моцна спіць.

«Давай схаджу на возера, пакуль яна адпачывае», — вырашыў Вожык.

Ён радасна фыркнуў і падаўся да знаёмай сцяжынкі. Вось яна. Цяпер і спяшацца няма чаго. Можна прытaiцца каля старога дрэва і пачакаць, ці пакажацца мышка-нарушка. Або пакаціцца мячыкам з горкі. Усё роўна матуля не бачыць. І ніхто не будзе гаварыць: «Вожык, не рабі таго, Вожык, не рабі гэтага».



Неўзабаве ён быў каля возера. Дзесяці ў вышыні, у верхавінах дубоў, ліп і бяроз, якія, быццам вартавыя, сцераглі спакой возера, шумеў вецер. А тут было ціха і так хораша.

Не ўтрымаўся Вожык, скаціўся да вады мячыкам. Бадзёра страсянуў і голкамі — і залюбаваўся сваім адлюстраваннем у вадзе. Нават пра ўсё на свеце забыў. І не заўважыў, як да яго падышла дзяўчынка і нахілілася. Вожык адчуў небяспеку толькі тады, калі коцы-хвосцікі дзяўчынкі ледзь не дахрануліся да вады.

Ад страху Вожык хацеў «тукнуць», як маці, калі яна злавалася, але ў яго нічога не выйшла. У той жа момант ён скруціўся ў клубок.

— Ой, які ты прыгожы, — гаварыла дзяўчынка. — Не бойся. Я не пакрыўджу цябе.



Што далей здарыцца з Вожыкам? Ці адпусціць яго дзяўчынка дамоў, да маці?

Яна ўзяла Вожыка на руکі, вынесла на сцяжынку і паклала на зямлю.

— Бяжы, калюка, дамоў, да матулі.

Вожык ляжаў ціха-ціха, ад страху нават і дыхаць перастаў. А потым, калі крокі дзяўчынкі заціхлі, разгарнуўся і што меў сілы пабег дахаты.

— Мама, мама! — закрычаў, цяжка сапучы, Вожык над вухам матулі, якая яшчэ спала. — Каб ты ведала, як я напалохаў дзяўчынку. Яна да мяне падышла, а я: тук-тук — не чапай, бо я ўжо вялікі. Ды

іголкамі яе, іголкамі. Яна ад мяне наўцёкі... А ты кажаш, што я маленъкі.

Матуля паглядзела ў твар сыну. У вачах Вожыка бегалі нейкія агенъчыкі. Ён хітрыў — вельмі ж Вожыку хацелася быць дарослым.

— Не свавольнічай, сынок. Гэта была добрая дзяўчынка. Другая б занесла цябе куды-небудзь. Што б я тады рабіла?..

Матуля гаварыла ціхім жаласлівым голасам. I Вожыку зрабілася сорамна за сваю няўдалую хітрасць.



1. Якую інфармацыю пра жыццё вожыкаў вы пачарпнулі з гэтай казкі? Дзе яны жывуць? Чым харчуюцца?
2. Дакажыце радкамі з твора, што Вожык не лічыў сябе маленъкім.
3. Ці апраўдваеце вы ўчынак Вожыка? Чаму?
4. Як дзяўчынка аднеслася да маленъкага Вожыка? Як гэта харектарызуе яе?
5. Паразважайце, чаму пасля ўцёкаў ад дзяўчынкі Вожык сказаў матулі няпраўду.
6. Як пісьменнік адносіцца да свайго героя? Дакажыце радкамі з тэксту.
7. Падзяліце казку на сэнсавыя часткі. Дайце ім загалоўкі. Падрыхтуйце пераказ твора па плане.

ПРЫКАЗКІ

- Добрае дзіця бацькоў думкі згадвае.
- У няпраўды ногі кароткія.
- Адзін раз зманіш — другі не павераць.

Якія творы пра сям'ю вы чыталі? Якімі рысамі харектару звычайна вызначаецца асоба таты ў вершах, апавяданнях і казках?



Лáва — шырокая дошка на ножках для сядзення.

Налéта — будучым летам, у будучым годзе.

Чóрны дзень — цяжкі, змрочны час для каго-небудзь.

СТАРЫ БАЦЬКА

Беларуская народная казка

Даўней было так: як састарэе бацька, то сын завязе яго ў глухую пушчу ды і пакіне там...

Вось аднаго разу павёз сын бацьку ў пушчу. Шкада яму бацькі: моцна любіў ён яго. Але што зробіш? Не павязеш — людзі смяяцца будуць: старых, скажуць, звычаяй не трymаецца. Яшчэ з сяла вы́ганяць...

Едзе ён так маркотны, аж бацька і кажа яму:

— Няўжо ты, сынку, мяне, старога ды нядужага, аднаго ў пушчы пакінеш?

Падумаў сын, змахнуў слязу і адказвае:

— Не, бацька, не пакіну. Уночы прыеду па цябе, забяру і буду даглядаць да смерці ў цёмнай каморцы, каб ніхто не бачыў.

Так сын і зрабіў. Як прыйшла ноч, прывёз ён бацьку з пушчы ды скаваў у цёмнай каморцы.

Неяк здáрылася няшчасце: град усё жыта выбіў, і няма чым нават новага пасеяць.

Прыйшоў сын да бацькі ў цёмную каморку, бядуе:



— Што рабіць? Не пасе-
ем жыта — і налета без хлеба
будзем.

Бацька кажа:

— Не, сынку, пакуль я
жыў, без хлеба мы не бу-
дзем. Слухай мяне. Як ты
быў яшчэ малы, тады я гум-
но ставіў. А ў тым годзе быў
вельмі ж добры ўраджай.
Дык я немалочаным жытам
гумно накрыў. Здзяры стра-
ху́, абмалаці — будзеш мець
насенне.

Сын так і зрабіў. Садраў страху з гумна́, абмалаці́
і пасеяў увосень жыта.

Суседзі дзівяцца: адкуль ён насенне ўзяў? А сын
маўчыць, бо нельга ж прызнацца, што гэта стары баць-
ка яму дапамог.

Прыйшла зіма. Няма чаго есці. Зноў ідзе сын да
бацькі ў цёмную каморку.

— Так і так, — кажа, — давядзецца з голаду памі-
раць...

— Не, — адказвае бацька, — з голаду не памром.
Слухай, што я табе скажу. Вазьмі рыдлёўку ды пака-
пайся ў хаце пад лаваю. Там я некалі, як быў яшчэ ма-
лады і дужы, закапаў трохі грошай на чорны дзень.
Жыццё, сынку, пражыць — не поле перайсці: усё мо-
жа здарыцца. Так я думаў, так і рабіў.

Зарадаваўся сын, выкапаў бацькавы грошы і купіў збожжа.

Сам з сям'ёю хлеб есць ды яшчэ і суседзям пазычае. Вось яны і пытаюцца ў яго:

— Скажы нам, браце, адкуль ты хлеб бярэш?



Ці прызнаеца сын аднавяскоўцам у парушэнні даўняга звычаю? Чаму?

Прызнаўся сын:

- Бацька мяне корміць.
- Як жа так? — дзівяцца суседзі. — Ты ж завёз свайго бацьку ў лес.
- Не, — адказвае сын, — я не зрабіў так, як вы робіце, а пакінуў бацьку пры себе дажываць век. Затое, як прыйшла бядна, — бацька мне і дапамог. Стaryя людзі большы разум маюць, чым маладыя.

З таго часу перасталі сыны бацькоў у пушчу вазіць, а пачалі пад старасць шанаваць іх і даглядаць.



1. Вызначце персанажаў казкі. Хто з'яўляецца яе галоўным герояем?
2. Чаму сын парушыў закон?
3. Якія няшчасці выпалі на долю жыхароў сяла?
4. Хто дапамог сынавай сям'і выжыць у цяжкія часы? Якім чынам?
5. У якім сказе заключана асноўная думка казкі?
6. Знайдзіце ў творы прыказку. Раствумачце яе сэнс.



Размяркуйце ролі і выразна прачытайце казку па асобах.



Імперáтар — самы высокі тытул (званне) кіраўніка дзяржавы, як цар ці кароль.

Фанабéрысты — ганарысты, поўны важнасці, зазнайства.

ФАНАБЭРЫСТЫ МУХАМОР

Уладзімір Правасуд

(Байка)



Свяціўся векапомны бор,
У промнях сонца меддзю адліваўся.
Стаяў на тонкай ножцы Мухамор
І так перад грыбамі выхваляўся:
— Чамусьці кожны з вас лічыць прывык,
Што цар грыбоў у лесе — Баравік.
Такіх цароў, скажу я вам, багата.
А я над вами ўсімі — імператар!
Хто задае ў модзе тон?
Хто адусюль відзён?



Я выгляд прыгажэйшы з прыгажэйшых маю...
— Прыгожы, але кожны абмінае, —
Заўважыў Падасінавічак жартам. —
Вось хвалішся, але чаго ты варты?

Скажу я тут замест маралі:
Сам не хвалі сябе —
Хай іншыя пахваляць.



1. Дзе адбываюцца падзеі, апісаныя ў байцы?
2. Хто дзейнічае ў творы? Каго з іх можна назваць галоўным героем?
3. Якімі паказаны Мухамор і Падасінавічак у байцы?
4. Хто і за што асуджаецца ў творы? Выберыце адзін адказ з ліку прапанаваных:
 - а) Падасінавічак за заўвагу Мухамору;
 - б) Баравік за тое, што яго лічаць царом грыбоў;
 - в) грыбы, якія не заўважалі прыгажосці Мухамора;
 - г) Мухамор за сваю фанабэрлівасць.
5. Прачытайце слова, у якіх выказаны мараль байкі, павучанне чытачу.

ЗАГАДКА

Стайць у шапачцы агністай
На ўзлеску воін ганарысты.
Ад мух ахоўвае ён бор,
Завём яго мы

Miħasċix Paziņakoū.

ОУМ
МХР

У якіх народных і аўтарскіх казках вы сустракаліся з вобразамі зайца, вожыка і ваўка? Якімі рысамі харектару яны звычайна надзелены? Што можаце сказаць пра харектар казачнай вавёркі?



На аснове загалоўка і ілюстрацыі паразважайце пра тэму аўтарскай казкі Васіля Гурскага. Хто з герояў у ёй будзе дзейнічаць?



Небарáка — (*размоўнае*) няшчасны, варты спагады, спачування чалавек.

Памяркóуны — які лёгка прыстасоўваецца да іншых, добразычлівы.

ВЕРНЫЯ СЯБРЫ

Васіль Гурскі

Жыў у лесе Заяц. Ні з кім не сварыўся, ні з кім не спрачаўся. Блізка ад яго, пад ядлоўцавым кустом, пасяліўся Вожык. Памяркоўны звярок, нікому вока не запарушыў. Пазнаёмліся Заяц і Вожык, пачалі разам гуляць. Убачыла іх Вавёрка і рассмяялася: такія яны розныя — сябры. Заяц вялікі, імчыцца, нібы вецер. А Вожык маленъкі, павольны, як чарапаха.

— Нядоўга вы будзеце сябраваць, — зацокала Вавёрка. — Лопне ваша дружба пры першай нягодзе, як бурбалка дажджавая.

— Пажывём — пабачым, — сказаці Вожык і Заяц.



Аднаго дня ў лес прыйшла бяды. Галодны Воўк убачыў звяркоў і ўзрадаваўся: адразу з'есць Вожыка, а потым, калі прыбавіцца сілы, дагоніць Зайца.

— Ратуйцеся! Воўк-разбойнік набліжаецца! — трывожна зацокала Вавёрка.

Заяц стаў на заднія лапкі і ўбачыў драпежніка, які прытаіўся ў кустах.

— Уцякай, Вожык! — крыкнуў ён і даў драпака.



Што далей можа здарыцца з Зайцам і Вожыкам?

Ці ўратуюцца яны ад Ваўка? Якім чынам?

У Вожыка ножкі кароценъкія — не ўцячы яму, небараку. Таму ён скруціўся ў клубочак, выставіў свае вострыя іголкі і замёр.

— Вось і скончылася ваша дружба! — зацокала Вавёрка. — Сапраўдныя сябры ў бядзе пазнаюцца.

А Воўк ударыў лапай Вожыка і аж заскуголіў ад болю — аб іголкі ўкалоўся.

Тым часам вярнуўся Заяц, каб неяк дапамагчы сябру. Воўк кінуў Вожыка — і за ім, даўганогім. Заяц зрабіў па лесе круг, другі. Не адстае Воўк, следам ім-чыцца. Чуваць толькі шумнае дыханне ды цяжкі тупат. І раптам... як заенчыць Воўк, як зав耶 на ўвесь лес! Гэта Вожык кінуўся яму пад ногі, і драпежнік зноў параніў аб калючкі нагу.

Пакачаўся Воўк па зямлі, рану залізаў і неахвотна паплёўся прэч — адступіўся ад звяркоў.

Вавёрка ўсё гэта бачыла. Яна спусцілася з яліны да Вожыка і Зайца, зацокала вінавата:

— Даруйце, што смяялася з вас. Цяпер ведаю: вы — сапраўдныя сябры.



1. Складзіце па змесце казкі некалькі пытанняў са словамі *хто*, *што*, *дзе*, *калі*, *каму*, *як*. Задайце іх адно аднаму, праслухайце і ацаніце адказы.
2. Якімі рысамі характару надзяліў аўтар галоўных герояў казкі?
3. Патлумачце сэнс выразу пра характар Вожыка — «нікому вока не запарушыў».
4. Чаму Вавёрка сумнявалася ў дружбе паміж Зайцам і Вожыкам?
5. Знайдзіце ў творы сказ, у якім адлюстравана асноўная думка гэтай казкі.



6. Падзяліце казку на сэнсавыя часткі. Дайце ім загалоўкі. Перакажыце змест у адпаведнасці з планам.

ПРЫКАЗКІ ПРА ДРУЖБУ

- З кім павядзешся, ад таго і набярэшся.
- Не той друг, хто мёдам мажа, а той, хто праўду кажа.
- Новых сяброў набывай, а старых не забывай.
- Дружба не заўсёды салодкая служба.
- Чалавек без сяброў, што дрэва без каранёў.
- Чалавек без сябра, што яда без солі.



Паўтараем, падагульняем, разважаем...

Ведаєм...

1. Якія з названых твораў з'яўляюцца казкамі, які — вершам, які — байкай?

- а) «Фанабэрсты Мухамор»;
- б) «Стары бацька»;
- в) «Калыханка маме»;
- г) «Верныя сябры».

2. Вылучыце галоўных герояў з ліку названых. З якіх яны твораў?

- а) Сын, стары бацька, суседзі;
- б) Заяц, Вожык, Вавёрка і Воўк;
- в) Вожык, яго матуля і дзячынка;
- г) Мухамор і Падасінавічак.

3. Вызначце, пра герояў якіх твораў гаворыцца ў наступных урыўках:

- а) Такая клапатлівая,
ласкавая яна,
як веснавое сонейка,
як цёплая вясна;
- б) А я над вамі ўсімі — імператар!
Хто задае ў модзе тон?
Хто адусюль відзён?
Я выгляд прыгажэйшы з прыгажэйшых маю...;
- в) Любоў нябёсы над табой трymae,
Любоў зораць дні ў тваім акне.
Прыляж, мая ўсмешлівая мама,
Спяю табе, як ты спявала мне.

4. Прачытайце рысы характару. Хто з герояў пералічаных твораў надзелены імі?

Рысы характару герояў	Творы
1) ганарыстасць 2) добразычлівасць, бязмежная любоў да маці 3) хітрасць 4) паважлівасць і ўдзячнасць чалавеку за набытыя веды і станаўленне характару	а) байка «Фанабэрэсты Мухамор» б) верш «Першая настаўніца» в) казка «Хітрун» г) верш «Калыханка маме»

5. Хто з герояў вывучаных твораў паводзіў сябе наступным чынам?

Героі і творы	Учынкі
1) Вожык з казкі «Хітрун» 2) Вожык і Заяц з казкі «Верныя сябры» 3) бацька з казкі «Стары бацька» 4) Мухамор з байкі «Фанабэрыйсты Мухамор»	a) дапамог сям'і сына выжыць у цяжкую часіну б) выхваляўся перад іншымі сваёй асобай в) адлучыўся з дому без дазволу маці і падмануў яе г) ратавалі адзін аднаго ад Ваўка

6. Вызначце тры асаблівасці байкі з ліку прапанаваных:

- а) найчасцей мае вершаваную форму;
- б) галоўнымі героямі звычайна з'яўляюцца жывёлы;
- в) мае зачин, асноўную частку і канцоўку;
- г) ёсьць мараль, вывод, урок з чаго-небудзь.

7. Аднавіце прыказкі, злучыўшы іх часткі.

1) Скажы мне, кто твае сябры, 2) З кім павядзешся, 3) Не той друг, кто мёдам мажа, 4) Новых сяброў набывай,	a) ад того і набярэшся. б) а той, кто праўду кажа. в) я скажу, кто ты сам. г) а старых не забывай.
--	---

8. Узгадайце змест казкі «Стары бацька». Прачытайте план.

План

- 1) Даўні звычай.
- 2) Размова бацькі з сынам па дарозе ў пушчу.
- 3) Сын вяртае бацьку дадому.
- 4) Стары бацька дае параду, як жыта пасеяць.
- 5) Зноў бацька дапамог: выратаваў ад голаду.
- 6) Адносіны да старых бацькоў мяняюцца.
- 7) Сын раскрывае свой сакрэт аднавяскоўцам.

У якой паслядоўнасці павінны ісці пункты плана ў адпаведнасці са зместам казкі? Што патрэбна зрабіць, каб план адпавядаў тэксту?

Разважаем...

1. Які з твораў гэтага раздзела вам спадабаўся і запомніўся найбольш? Абгрунтуйце свой выбар.
2. Чаму беларускія пісьменнікі ў сваіх творах апавядаюць пра дабрыню, спагаду, працавітасць, мудрасць людзей?

Чалавек і грамадства



Кожны павінен працаваць на карысць
грамадства, бо яму без яго — без мяне, без цябе
(так, менавіта без цябе, дружа!) —
абысціся нельга. Нельга абысціся без тваёй працы,
без адданасці і адказнасці.

Уладзімір Караткевіч.

Знаёмачыся з творамі гэтага раздзела, працягнем выпрацоўваць уменні:

- высвятляць прычыны ўчынкаў дзеючых асоб і даваць ацэнку тым ці іншым іх дзеянням;
- вызначаць асноўную думку мастацкіх твораў;
- падрабязна пераказваць тэксты па складзеным плане;
- вызначаць адносіны аўтара да герояў твора.



Прачытайце загадку Уладзіміра Паўлава, пра вільна вымаўляючы гукі [дз’] і [ц’]. Адгадайце яе.

Яна зроду не падводзіць
Тых, хто з ёю ў дружбе ходзіць.
Павыводзіць тых у людзі,
Хто яе з маленства любіць.

а Ц А П Р



Звярніце ўвагу на загаловак байкі Уладзіміра Корбана. Хто, на вашу думку, у ёй будзе дзейнічаць? З-за чаго, магчыма, адбудзецца паміж героямі непаразуменне?


У якіх раней вывучаных творах пчала ўжо з'яўлялася галоўным героем? Назавіце гэтыя творы. Якімі якасцямі харектару звычайна надзелена пчала?

ПЧАЛА І РУЖА

Уладзімір Корбан

(Байка)

«Паслухай, любая Пчала,—
Сказала Ружа неяк ранкам,—
Аблётала ты ўсю палянку,
На розных цветках пабыла,
А на мяне і ўвагі не зварнула.
Няўжо ж ніколі ты не чула,
Што Ружа ў свеце прыгажэйшая за ўсіх?
А ты на цветкі іншыя... Што з іх?
Якая асалода?»
«У іх даволі мёду, —
Спакойна прагула
Пчала. —
Не маю часу я з табой уступаць у спрэчку —
Лячу на грэчку.
Ты ж мёду за жыццё і кроплі не дала.
Што ты прыгожая — цудоўна, міла!
Але каго ты накарміла?»



Пішу я пра знаёмага свайго.
Бліскучы і шыкоўны хлопец гэты.
Ды што з таго? —
Лайдак адпеты.





1. Якімі паказаны ў байцы Ружа і Пчала?
2. Хто з іх і чаму, на думку байкапісца, прыносіць больш карысці людзям? Ці можна пагадзіцца з думкай аўтара? Патлумачце.
3. Хто асуджаецца ў творы? За што?
4. Чаму Пчала не спрачалася з Ружай, а паляцела працаваць далей? Як гэта яе харектарызуе? Паразважайце, ці правільна Пчала аднеслася да субяседніцы — Ружы.
5. Вызначце тэму гэтай байкі. Выберыце адзін правільны адказ:
 - а) тэма знешній прыгажосці;
 - б) тэма працы на карысць людзям;
 - в) тэма дружбы.
6. Чаму гэты твор надзённы?



ЗАГАДКІ

Штодзень улетку
 Шукаюць кветкі,
 Бяруць нектар —
 Салодкі дар, —
 Нясуць у соты,
 Каб мёдам потым
 З тых сотаў залатых
 Частаваць усіх.
Miħas ġeżu

Хвалюе водарам, красою,
 Але не проста ўзяць рукою.
 Галава пахучая,
 Тулава — калючае.
Miħas ġeżu

У якіх раней вывучаных творах беларускіх пісьменнікаў ужо вялася гаворка на тэму працы, выбару прафесіі, служэння чалавека грамадству? Якія героі ўслаўляліся ў гэтых творах? За што асуждаліся некаторыя персанажы?



Бра́цца за стáлую работу — выбраць прафесію, якая дае плён, будзе карміць.

Занáць вала́ — захапіць, гонячы куды-небудзь.

Кúзня — майстэрня з горнам для ручной коўкі металу.

Стáлы — *tum:* пастаянны.

АД КРАДЗЕНАГА НЕ ПАСЫЩЕЕШ

Беларуская народная казка

Былі ў аднаго чалавека два сыны. Як выраслі яны, бацька сказаў:

— Пара, сыны, за сталую работу брацца. Хто з вас чым хоча заняцца?

Маўчаць сыны: не ведаюць, якую сабе работу выбраць.

— Ну, дык пойдзем, — кажа бацька, — у свет, паходзім, паглядзім, што людзі робяць.

Сабраліся і пайшлі.

Ідуць так памаленъку, сыны да ўсяго прыглядáюцца, думаюць, якую работу ім выбраць.

Падышлі да адной вёскі. Бачаць: стаіць пры канцы вёскі кузня. Зайшлі яны ў кузню. Прывіталіся



да каваля, пагаварылі. Старэйшы сын нават молат у руکі ўзяў — памог кавалю сякера вы́каваць.

І зноў далей рушылі.

Падышлі да другой вёскі. Старэйшы сын паглядзеў туды-сюды: не відаць кузні ў гэтай вёсцы. Вось ён і кажа да бацькі:

— А чаму б і тут кузню не паставіць? Я мог бы за каваля застасца. Мне гэта работа падабаецца.

Бацька зарадаваўся: знайшоў, думае, большы сын сабе спосаб да жыцця!

— Добра, — кажа, — будзь кавалём у гэтай вёсцы.

Паставіў ён сыну кузню, той і пачаў кавальскаю справаю займацца. Людзі яго хваляць, і сам ён сваёю работай задаволены.

А меншы сын колькі ні ходзіць — ніяк не можа сабе работу выбраць.

Ідзе ён аднаго разу з бацькам каля лугу. Бачыць: пасецца на лузе вол. А вёска далекавата, і пастуха не відаць.

— Ці не пачаць мне, бацька, валоў кра́сці? — кажа сын. — Работа гэта лёгкая, і кожны дзень з мя-
сам буду. Растваўшцею і сам, як вол.

— Крадзъ, — кажа бацька. — На тое ж я цябе і
ваджу, каб ты сабе які сталы занятак выбраў.

Заняў сын вала і пагнаў дахаты. А бацька кажа:

— Пачакай мяне пры лесе — мне трэба яшчэ ў
гэтую вёску заглянуць: там адзін мой знаёмы жыве...

Гоніць сын вала ды ўсё азіраецца, як воўк, ці не
бяжыць хто за ім. Пакуль да лесу дагнаў, дык добра-
такі перадрыжаў. Аж млосна ад страху зрабілася.

Пачакаў ён на ўзлеску, пакуль бацька вярнуўся,
і пагналі разам вала дахаты.

Зарэзалі дома вала, знялі шкуру ды пачалі варыць
свежаніну.

Наварылі, бацька кажа сыну:

— Вось што, сынку, давай знімем меркі і пагля-
дзім, хто з нас ад гэтага вала пасыщее.

Узяў ён шнурок, змераў шыю сабе і сыну і завязаў
вузельчыкі.



Паразважайце, хто з герояў казкі пасыщее і
чamu.

Селі за стол. Бацька есьць спакойна, а сын усё на
дзверы паглядвае: ці не ідзе хто вала шукаць? За-
брэша сабака, пройдзе ці праедзе хто — сын за мя-
са ды ў каморку хаваецца... А ў самога рукі і ногі
дрыжаць.

І пайшло так дзень за днём.
З'елі нарэшце таго вала. Бацька кажа сыну:
— А цяпер давай шыі мераць: хто з нас пасыщеў?
Памералі, дык у бацькі шыя ўдвая патаўсцела,
а ў сына — удвая патанчэла. Дзівіцца сын:
— Чаму гэта так?
— Бо ты еў крадзенага вала, — кажа бацька.
— Дык жа і ты крадзенага еў!
— Не, я заплаціў за вала гаспадару і еў, як свайго. Таму я і пасыщеў. А ты як сядзеш за стол, дык страх а сразу на шыю — скок і душыць! Праз гэта яна і худзее. Ад крадзенага, брат, не пасыщеш!



1. Паразважайце, чаму бацька вырашыў дапамагчы сваім сынам у выбары сталага занятку.
2. Як ён аднёсся да выбару старэйшага сына? Аб чым гэта сведчыць?
3. Ці пагадзіўся бацька з выбарам меншага сына — красці чужое? Чаму?
4. Чаму бацька тайком ад сына заплаціў гаспадару за вала?
5. Як меншы сын, абраўшы «лёгкую работу», адчуваў сябе кожны дзень? Знайдзіце і зачытайце адказ у тэксле.
6. Прачытайце па асобах размову бацькі з сынам пасля того, як яны з'елі вала.



Складзіце план казкі і перакажыце яе блізка да тэксту.



Млосць — непрыемнае пачуццё слабасці, якое наступае звычайна перад стратай прытомнасці.

Ражбончык — тонкая завостраная палачка без сучкоў, на якой смажаць сала над агнём.

АНДРЭЙ ЗА ЎСІХ МУДРЭЙ

Беларуская народная казка

(Скарочана)

Жыў адзін цікавы хлопец Андрэй. Хацеў ён усё ведаць. Куды ні гляне, што ні ўбачыць — аб усім у людзей распытаеца, да ўсяго дапытаеца. Плынуць у небе хмары... Адкуль яны ўзяліся? Куды плынуць? Шуміць за вёскаю рака... Куды бяжыць яе вада? Расце лес... Хто пасадзіў яго? Чаму птушкі з крыламі, усюды вольна лятаюць, а ў чалавека няма крылаў?

Адказвалі яму людзі, адказвалі, нарэштце бачаць, што і самі не ведаюць, што адказваць.

— Ты, Андрэй, хочаш быць за ўсіх мудрэй, — пачалі смяяцца з яго людзі. — Хіба ж можна ўсё ведаць?

Ды не верыць Андрэй, што нельга ўсяго ведаць.

— Пайду, — кажа, — да самога Сонца: яно ўсюды свеціць, усё бачыць і ўсё ведае. Яно мне і расскажа, чаго я сам не ведаю.

Пакінуў ён сваю хатку ды і пайшоў шукаць таго месца, куды Сонца на начлег спускаеца.

Ідзе ды ідзе, бачыць — сядзіць пры дарозе на камені чалавек ды пытаеца ва ўсіх: «Дакуль я тут сядзець буду?»

Андрэй яму таксама нічога не мог адказаць.



Пайшоў ён далей. Бачыць — чалавек падпірае плячыма плот.

— Што гэта ты, дзядзька, робіш? — пытаецца Андрэй. — Навошта гэты стары плот падпіраеш?

— Не ведаю... Можа, ты ведаеш?

— Каб ведаў, дык не шукаў бы таго, хто ўсё ведае, — адказаў Андрэй і рушыў далей сваёю дарогаю.

Прайшоў крыху, бачыць — чалавек смецце пераграбае.

— Навошта ты, дзядзька, смецце пераграбаеш?

— Не ведаю...

— Ну і я не ведаю, — сказаў Андрэй і пайшоў далей.

Доўга ён ішоў ці нядоўга, прыйшоў у вялікі лес. Цэлы дзень блукаў па ім, нарэшце пад вечар выбраўся на палянку... Наклаў агню, пачаў смажыць сала на ражончыку: прагаладаўся ж за доўгую дарогу!

Наеўся ён сала з хлебам. Захацелася піць. Пайшоў да рэчкі і нагнуўся да вады. Раптам бачыць — пады-

маецца з дна ракі дзяўчына, ды такая прыгожая, што і вачэй не адараўаць. І дзяўчына на яго загледзелася.

— Не пі вады з ракі, — кажа яна, — бо Сонца цябе спаліць!

— Але ж мне вельмі піць хочацца...

— Ідзі за мною.

Прывяла яго дзяўчына да старога дуба, а з-пад яго б'е крыніца чыстай сцюдзёной вады.

Нагнуўся Андрэй і напіўся ўволю крынічнай вады. Тым часам пачало апускацца з неба Сонца ў свае палацы. Трэба да яго ісці, ды не можа ён з прыгожаю дзяўчынаю расстацца.

— Ты ж глядзі, не кажы Сонцу, што мяне тут бачыў, — сказала дзяўчына, узнілася ўгору і заблішчала адтуль яснаю зоркаю.

Пайшоў Андрэй у палацы. А там Сонца гэтак пячэ, што аж сцены палацаў трашчаць. Але Андрэю нішто — напіўся крынічнай вады, дык і не можа Сонца яго даняць. Толькі шапку насунуў на лоб, каб вачэй не высмаліла.



Ці загаворыць з Андрэем Сонца? Ці дапаможа яно хлопцу ў яго просьбe? Чаму?

Расказаў ён Сонцу, чаго прыйшоў.

Сонца кажа:

— Вучыць цябе мне няма часу. Але я зраблю так, што ты ўсё сам будзеш ведаць.

Пры гэтых словах сабрала Сонца ўсе свае прамяні ў адзін пучок ды бліснула яму ў галаву. І адразу адчуў Андрэй, што галава яго стала ясная і светлая,

толькі надта гарыць, а сэрца раптам халодным зрабілася, як лёд...

Выйшаў ён з палацаў. Нядобра яму стала з халодным сэрцам. Успомніў ён пра дзяўчыну. І так захаделася ўбачыць яе яшчэ хоць раз, што аж млосць бярэ. Пачаў ён клікаць яе. Скацілася з неба ясная зорка і стала перад ім прыгожаю дзяўчынаю. Як глянуў на яе Андрэй, дык адразу і адчуў, што сэрца яго зноў стала такім, як было.

Узяў ён дзяўчыну за руку і павёў у свой край. І такі ён шчаслівы цяпер ішоў, што і птушкам з крыламі не зайдросціў.

Падышлі яны да таго чалавека, што смецце пераграбае. Паглядзеў на яго Андрэй, і ўсё яму ясна стала.

— Ты, — кажа ён чалавеку, — шукаеш у смецці згубленыя капейкі і дарма толькі час траціш. Бярыся лепш за работу, дык хутчэй заробіш тыя капейкі, чым іх знайдзеш.

Паслухаў яго чалавек, кінуў мáрную работу, пачаў працаваць і нажыў і гаспадарку, і гроши на патрэбу.

Ідуць яны далей, убачылі чалавека, што плот плячыма падпірае. Паглядзеў на яго Андрэй і кажа:

— Не падпірай ты, чалавечка, таго, што зgnіло, бо яно ўсё роўна ўпадзе. Зрабі лепш новы плот.

Паслухаў яго чалавек і паставіў новы плот замест гнілога.

Дайшлі яны да таго чалавека, што на камені сядзіць і не ведае, дакуль яму тут сядзець. Андрэй кажа яму:

— Не будзь, чалавечка, такі скупы: дай пасядзець на гэтym камені і іншым падарожным людзям.

Зняў Андрэй чалавека з каменя і сеў сам з дзяўчынаю. А чалавек вясёлы пабег дахаты.

Адпачылі яны крыху ды рушылі далей, у той край, дзе жыў Андрэй.

І цяпер не Андрэй у людзей пра ўсё распытвае, а людзі ў яго.

Так стаў Андрэй за ўсіх мудрэй.



- 1.** Якімі рысамі харектару надзелены Андрэй у пачатку казкі? Што прымусіла хлопца ісці да Сонца?
- 2.** Чаму юнак не мог адказаць на пытанні людзей, што сустракаліся па дарозе?
- 3.** Аб чым сведчыць, на вашу думку, папярэджанне дзяўчыны-зоркі Андрэю не піць з ракі вады перад сустрэчай з Сонцам? Паразважайце.
- 4.** Чаму стомленае Сонца звярнула ўвагу на Андрэя, не спаліла яго і нават надзяліла сваёй мудрасцю?
- 5.** Аб чым папярэджвае нас казачнік, калі надзяляе Андрэя на некаторы час халодным сэрцам? Выберыце адзін правільны адказ.
 - а) Нельга шмат часу праводзіць на сонцы, гэта шкодна для здароўя;
 - б) за ўсё карыснае, бывае, чалавеку даводзіцца плаціць, ахвяраваць чым-небудзъ;
 - в) шлях да ведаў не заўсёды бывае простым;
 - г) калі чалавек становіцца адукаваным, то ён можа пачаць важнічаць.
- 6.** Каму павінны служыць набытыя чалавекам веды? Для чаго?





Разгледъце комікс да казкі «Андрэй за ўсіх мудрэй». Перакажыце яе змест па малюнках.

1. Жыў адзін цікавы хлопец Андрэй. Хацеў ён усё ведаць.



2. Пакінуў ён сваю хату дый пайшоў шукаць сонца...



3. Пайшоў Андрэй далей. Бачыць...



4. Прайшоў крыху,
бачыць...



5. Доўга ён ішоў
ці нядоўга, прыйшоў
у вялікі лес.



6. Пайшоў да рэчкі і
нагнуўся да вады.



7. Пайшоў Андрэй у палацы
Сонца.



8. Выйшаў ён з палацаў
з халодным сэрцам.



9. Падышлі яны да таго дзядзькі, што смецце пераграбае.



10. Убачылі селяніна, які падпіраў плячыма плот.



11. Дайшлі яны да чалавека, што на камені сядзеў.



12. Адпачылі крыху ды рушылі ў край, дзе жыў Андрэй.





Прачытайце прыказкі, правільна вымаўляючы гукі [р], [дз'], [ц'], падоўжаныя [ц], [ц']. Раству-мачце іх сэнс.

- Садок садзіць — жыццё харашыць.
- Што аднаму з цяжкасцю даецца, тое калектывам лёгка бярэцца.

ЛЁГКА НАМ НІЧОГА НЕ ДАЕЦЦА

Віктар Шымук

(Скарочана)

Лёгка нам нічога не даецца,
Лёгка мы ніколі не жылі.
Лёгка не қуецца і не жнецца,
Лёгка не бывае на зямлі.
Глянь, у Мінску выраслі палацы,
Глянь, у Брэсце зелені прыбой.
Гэта ўсё здабыта нашай працай,
Нашымі рукамі, сябра мой.
Нават птушкі жыць не хочуць лёгка —
Гнёзды ўюць, гадуюць птушанят.
Не магу глядзець на абібокаў,
Хоць між нас сустрэнеш іх няшмат...
З гэткімі не думаю раўняцца,
Перад намі — светлы, ясны шлях.
Мы Радзіму праслаўляем працай
На будоўлях, фабрыках, палях.

Хоць нічога лёгка не даецца,
Хоць ніколі лёгка не жылі —
Добра нам і жнецца, і куецца,
Добра нам на ба́цькаўскай зямлі!



1. На якую тэму напісаны гэты верш?
2. Чаму, на вашу думку, аўтар не ўтойвае складанасцей чалавечага жыцця?
3. З якой мэтай Віктар Шымук узгадвае ў творы пра жыццё птушак?
4. Як адносіцца паэт да гультаёў? Прачытайце адпаведныя радкі.
5. У вершы ёсць слова-паўторы. Знайдзіце і прачытайце іх. З якой мэтай аўтар іх уводзіць?
6. Параўнайце першае і апошняе чатырохрадкоў. Чаму аўтар мяняе апошнія два радкі? Чым выклікана гэта замена?



Паўтараем, падагульнляем, разважаем...

Ведаєм...

1. Назавіце аўтара кожнага з пералічаных твораў.

Аўтар	Творы
1) Уладзімір Корбан	a) «Пчала і Ружа»
2) Віктар Шымук	б) «Ад крадзенага не пасыщеш»
3) Беларускі народ	в) «Андрэй за ўсіх мудрэй» г) «Лёгка нам нічога не даецца»

2. Вызначце, якія з названых твораў з'яўляюцца народнымі казкамі, вершам, байкай:

- а) «Пчала і Ружа»;
- б) «Ад крадзенага не пасыпцееш»;
- в) «Андрэй за ўсіх мудрэй»;
- г) «Лёгка нам нічога не даецца».

3. Устанавіце, каму з герояў належыць наступныя ўчынкі.

Учынкі	Героі твораў
1) набыў веды, якія паслужылі на карысць людзям, грамадству 2) паведамляе чытачу пра складанае жыццё людзей і іх стваральную працу 3) жыла, любуючыся сабой 4) даказаў свайму меншаму сыну, што зладзеяства — гэта дрэннае рамяство	а) Ружа з байкі «Пчала і Ружа» б) бацька з казкі «Ад крадзенага не пасыпцееш» в) Андрэй з казкі «Андрэй за ўсіх мудрэй» г) герой верша «Лёгка нам нічога не даецца»

4. Прачытайце ўрыўкі з твораў. Вызначце, пра каго ў іх ідзе гаворка:

- а) «Хацеў ён усё ведаць. Куды ні гляне, што ні ўбачыць — аб усім у людзей распытваеца, да ўсяго дапытваеца. Плывуць у небе хмары... Адкуль яны ўзяліся? Куды плывуць? Шуміць за вёскаю рака... Куды бяжыць вада? Расце лес... Хто пасадзіў яго? Чаму птушкі з крыламі,

усюды вольна лятаюць, а ў чалавека няма крылаў?»;

б) «Гоніць сын вала ды ўсё азіраеца, як воўк, ці не бяжыць хто за ім. Пакуль да лесу дагнаў, дык добра-такі перадрыжаў. Аж млосна ад страху зрабілася»;

в) Ты ж мёду за жыццё і кроплі не дала.

Што ты прыгожая — цудоўна, міла!

Але каго ты накарміла?


5. У якім творы асноўная думка сформулявана так?

Асноўная думка	Твор
1) Хоць нічога лёгка не даецца, Хоць ніколі лёгка не жылі — Добра нам і жнецца, і куецца, Добра нам на бацькаўскай зямлі!	а) «Пчала і ружа» б) «Андрэй за ўсіх мудрэй» в) «Лёгка нам нічога не даецца»
2) Пішу я пра знаёмага свайго. Бліскучы і шыкоўны хлопец гэты. Ды што з таго? — Лайдак адпеты.	
3) Набытыя чалавекам веды па- вінны служыць людзям, гра- мадству	

Разважаем...

Якія творы з гэтага раздзела ўразілі вас? Чым?

Чалавек на планете Зямля



Збераглі нашы продкі Айчыну,
Нашу мову для нас збераглі...
Дык няўжо мы пустэчу пакінем
На пакутнай курганный зямлі?

Віктар Шніп.

Пры вывучэнні раздзела «Чалавек на планете Зямля» будзем вызначаць праблемы, узнятые пісьменнікамі ў мастацкіх творах; выказваць уласныя пачуцці, якія выклікалі вершы, байкі і апавяданні на экалагічную тэму;

працягнем фарміраваць уменні:

О вылучаць сэнсавыя часткі апавяданняў, вызначаць галоўнае ў кожнай частцы;

О выразна і правільна чытаць творы ўголос з захаваннем інтанацыі сказаў, паўз, патрэбнага тону і тэмпу, перадаваць рым пры чытанні вершаў.



1. Уважліва разгледзьце плакат на экалагічную тэму.



2. Адкажыце на пытанні.

- 1) Чаму, на ваш погляд, мастак падзяліў плакат на дзве роўныя часткі?
- 2) Якая з частак вам спадабалася больш і чаму?
- 3) Чаму аўтар плаката адлюстраваў планету Зямля ў руках чалавека? Паразважайце.



Аздóба — тое, што ўпрыгожвае, аздабляе што-небудзь.
Стрónгавы — тут: прэснаводны, чысты.

БЕРУЧЫ — АДДАВАЦЬ

Янка Сіпакоў

Наш родны беларускі край! Ён прыгожы. Там, дзе цячэ Дзвіна, у якую задумліва глядзяцца елкі і сосны, і пятляе між палёў Бярэзіна; дзе струменіць, набіраючыся сілы, Нёман і шырыцца, выбіраючыся з балот, Прыпяць; дзе гамоніць з высокімі берагамі Дняпро і трэцца хвалімі аб лодкі ласкавы Сож... Ён, наш край, прыгожы і непаўторны сваімі рэкамі і азёрамі, сваімі лясамі і лугамі, сваімі сцежкамі і дарогамі...

Белавежская пушча і Браслаўскія азёры, Палессе і Свіцязь, Налібокі і Нарач, Бярэзінскі запаведнік і маленькая рэчка Проня — усё гэта наш родны край, наша спадчына, якая аднойчы і назаўсёды даецца кожнаму чалавеку разам з жыццём.

Так, спадчына. Неацэнная. За ўсё даражэйшая. Але хто калі лічыў, хто калі задумваўся, колькі ж на душу насельніцтва, на душу кожнага з нас прыпадае кветак, матылёў, дрэў, птушак, крынічак? Усяго гэтага мы, занятыя вечным клопатам, паўсядзённаю працаю, часцей за ўсё не заўважаем — ён для нас такі ж звыклы і будзённы, як і паветра, — гэты цуд прыроды!

Так, мы звыкла ўсім гэтым карыстаемся. Часам нават забываємся, што прырода — не толькі для нас

адных, хоць чалавек і з'яўляеца самаю лепшаю аздобаю любога краявіду. Што, беручы ў яе ўсё, чым яна так шчодра з намі дзеліцца, трэба думаць пра будучынню і абавязкова трэба пакідаць у ёй месца і той жа рэчцы, і таму ж буслу, і той жа травінцы, і таму ж мурашу. Пакідаць усё, што ім трэба.

Бо ўсе мы на гэтай зямлі суседзі: рэчка і бусел, дрэва і травінка, кветка і пчала, мураш і чалавек. Усе мы зямляне. Бо зямля ў нас адна, яна агульная для ўсіх. І мы маем радасць суіснаваць на ёй. Жыць у дружбе і ва ўзаемнай павазе.

Таму, беручы ў прыроды, мы абавязаны захоўваць яе багацці і павялічваць іх. Беручы — аддаваць.



1. Якімі багаццямі беларускага краю захапляеца аўтар? Пералічыце.
2. Што пісьменнік называе родным краем, спадчынай? Прачытайце. Ці можна пагадзіцца з гэтым меркаваннем? Чаму?
3. Вызначце тэму апавядання.
4. На што аўтар звяртае ўвагу ў апавяданні? Выберыце адказ з ліку пропанаваных:
 - а) варта задумачца, колькі прыпадае на аднаго чалавека розных жывых істот;
 - б) лес — гэта цуд прыроды;
 - в) трэба берагчы прыроду;
 - г) чалавек павінен штодзённа любавацца прыродай.
5. Знайдзіце і зачытайце слова, якія раскрываюць асноўную думку твора.





1. Разгледзьце рэпрадукцыю карціны беларускага мастака Уладзіміра Анішчанкі «Мой родны кут».



2. Адкажыце на пытанні.

- 1) Па чым можна здагадацца, што на карціне паказаны беларускі кут у летнюю пару года?
- 2) Вусна апішыце, як выглядае рэчка, яе правы і левы берагі.
- 3) Чаму, на вашу думку, мастак адлюстраваў уздоўж рэчкі сцяжынку?
- 4) Апішыце, як выглядае на дальнім плане неба.
- 5) Якія ўражанні і настрой выклікала ў вас гэта карціна? Чаму?
- 6) У чым сугучнасць двух твораў — апавядання Янкі Сіпакова і карціны Уладзіміра Анішчанкі?



Акрыя́ць — паправіца пасля хваробы, ачуняць; на-брацца сіл, акрэпнуць.

Заху́таць — шчыльна абхінуць, укрыць чым-небудзь.

Лоўж — куча сухога галля.

Ху́каць — выпускаць ротам струмень паветра, каб сагрэць, прыцішыць боль.

ВЫРАТАВАННЕ ВОЖЫКА

Генадзь Пашкоў

Як неслі вечарам грыбоў,
а іх — пад ручкі ў кошыках! —
ля трох разгалістых дубоў
убачылі мы вожыка.

Упаў у ўму ля лаўжá
і, выбрацца не змогшы,
на дне прыцішаны ляжаў,
да голачкі прамокшы.

Малы — змясціла даланя́!
І нездарма знямога
ў яме той на скіле дня
зваліла з ног малога.


Наташа мокрага яго
захутала ў хусцінку,
і сябра новага свайго
нясе дамоў дзяўчынка.
Каб ачуняў малы, яна
пахуквае ў далоні.

Вунь хмару на зыходзе дня
калючы вецер гоніць.

Ударыць лівень па плячах
ці навальніца хай бы! —
не згаснуць знічкі ў вачах
люблі, спагады, жальбы.

Хутчэй дадому, у цяпло.
А ў хаце, каля печы,
няхай духмяным малаком
сагрэеца малеча.

Як акрыяе вожык той,
хочь і шкада, урэшце, —
калючага прыйдзеца ёй
да трох дубоў аднесці!..



1. Калі і дзе знайшлі дзецы вожыка?
2. Чаму Наташа вымушана была забраць яго дамоў?
Ці правільна яна зрабіла? Дакажыце сваю думку
адпаведнымі радкамі з тэксту.
3. Якімі якасцямі харектару вызначаецца дзяўчынка?
Патлумачце.
4. Як вы разумееце сэнс радкоў:

...не згаснуць знічкі ў вачах
люблі, спагады, жальбы?

5. Чаму аўтар гаворыць, што вожыка прыйдзеца ад-
несці назад у лес? Аргументуйце.
6. Вызначце тэму і асноўную думку твора.



Под — гарызантальна паверхня ўнутры печы, на якую кладзецца паліва.

Прага́л — мясціна, палянка ў лесе, свабодная ад таго, што знаходзіцца вакол яе.

Прыйкры — які выклікае пачуццё незадавальнення, крываўдны.

Хрушч — майскі жук.

КЛЁН

Mіхась Пазнякоў

Ён стаяў у канцы нашага невялікага саду, збоку, каля самай агароджы, якая абступала сядзібу. Высокі, стройны, прыгожы, клён вылучаўся сярод іншых дрэў, што раслі ў садзе. Адразу за клёнам пачыналіся яміны, з якіх вяскоўцы капалі гліну. За імі праз агароды цягнулася палявая дарога.

Гэтай дарогай кожнае лета, жывучы ўжо ў горадзе, я крочыў да бацькоўскай хаты. Яшчэ здалёку распазнаваў густую вершаліну клёна. Цёплая пяшчота аблівала маё сэрца, калі я ўяўляў, як хутка пералезу праз агароджу, прайду ціхім садам, буду дыхаць сакавітым пахам медуніц і кропу, а затым увайду ў родную хату, светлую, прапахлую свежым хлебам.

На ўсё жыццё запомніўся мне гэты клён. Менавіта на яго раней, чым на іншыя дрэвы, садзіліся вясною шпакі і пачыналі высвістваць свае радасныя песні навасёлаў. Калі з палёў і агародаў сыходзіў снег і на ўзмежках з'яўлялася зялёная траўка, мы, вясковыя хлопчыкі і дзяўчынкі, ладзілі каля клёна свае гульні. Кожны лічыў за гонар залезці на самую вершаліну

дрэва і заспяваць: «Мой родны кут, як ты мне мілы, забыць цябе не маю сілы...» А крыху пазней, у маі, калі з'яўляліся хрушчы, мы трэслі кляновае голле ўвечары або ранкам, стараючыся адзін перад адным больш сабраць сонных яшчэ жукоў.

Вельмі захапляў нас клён восенню, якая шчодра ablівала яго яркай пазалотай. Прыбяжыш да клёна, а пад ім такі рознакаляровы дыван — вачэй не адарацаць!

Многія ў вёсцы, калі пяклі хлеб, бралі лісце з нашага клёна, каб услаць ім под печы. А лісце гэта заўсёды было шырокое, чыстае, нейкае святочнае. Што-весень мы акуратна засушвалі лісты, і потым усю зіму хату ўпрыгожвалі кляновыя букеты.

Памятаю і вельмі прыкрае. Тады я вучыўся ў другім класе. Быў сакавік. Мне чамусьці захацелася паспытаць свежага кляновага соку. Прыхапіўшы бацькаву сякеру і трохлітровы слоік, я пайшоў да нашага



клёна. Надсек у адным месцы, але сок не капаў, а сцякаў па ствале. Надсек у другім месцы — атрымалася лепш, падставіў слоік. Пайшоў у хату. Чакаю, пакуль набяжыць хоць трохі кляновіку. Ды тут бацька прыйшоў з працы. Гляджу і вачам сваім не веру: нясе ў руках мой пусты слоік. Сэрца ў мяне нібы абарвала-ся. Дасталося мне тады на арэхі.

Замазаў тата раны на ствале клёна, але доўга яны не зажывалі. Плакала дрэва...

Праз год зноў нехта надсек клён. Не шанцевала дрэву і пасля. Некалькі разоў ранілі яго, нібы некаму замінала яго гордае і шчырае хараство. І кожны раз я адчуваў сябе вінаватым, быццам гэта я надсякаў клён.

А мінулай восенню яго не стала: паваліла бура. Наліцела яна на вёску, паваліла платы, сарвала некалькі чарапічных дахаў, загубіла наш клён.

Прыехаўшы летам у водпуск, я не пазнаў здалёку бацькавай сядзібы. У шэрагу высозных дрэў, якія абступілі сад, віднейся прагал, адсутнічала штосьці адметнае, дарагое. Мне стала вельмі балюча. Зразумеў, што тады, у дзяцінстве, я зрабіў зарубкі не на кляновым, а на сваім целе, і яны пякуць цягучым, несціханым болем.



1. Як апісвае Міхась Пазнякоў выгляд клёна ў розныя поры года? Чаму, на вашу думку, аўтар не апісвае, як выглядае дрэва зімой?
2. Патлумачце, як вы разумееце выраз «Дасталося мне тады на арэхі».

3. Якую карысць, акрамя прыгажосці, прыносіў клён аднавяскоўцам?
4. Перакажыце змест гісторыі, якая адбылася з клёнам. Чаму герой расказаў пра шкодніцтва толькі тады, калі стаў ужо дарослым?
5. Перачытайце апошні абзац апавядання і патлумачце сэнс выразу «зрабіў зарубкі не на кляновым, а на сваім целе, і яны пякуць цягучым, несціханым болем». Як гэтыя слова характарызуюць героя?
6. Якая асноўная думка гэтага твора?



ЗАГАДКІ

Волата гэтага
Кожны з вас знае.
Кожнае лета ён
Сотні гадоў
Ціха люляе
Сотні сыноў.
Міхась Пазнякоў.

УБ і **АЖУД**

AiСH

У белым сарафане,
Пад хусткаю зялёной
Сумуе на паляне
Танклевая Алёна.
Ніл Гілевіч.

Нішто не ляцела,
Нішто не спужала,
А ўся затрымцела,
А ўся задрыжала.
Ніл Гілевіч.

AOКРЯ
АЗБ



1. Уважліва разгледзьце рэпрадукцыю карціны Яраслава Зяблава «Клён».



2. Адкажыце на пытанні.

1) Які настрой выклікала ў вас гэта праца мастака? Чаму?

2) Якіх адценняў — светлых ці цёмных, цёплых ці халодных — прысутнічае на карціне больш? Аб чым гэта сведчыць?

3) Якая пара года адлюстравана на карціне? Чаму, на вашу думку, мастак напісаў клён жоўтым, залацістым?

4) Пра што можа нагадаць гледачу прывязаная на галіне клёна пустая гушкалка (арэлі)?

5) Як па-іншаму можна назваць палатно мастака? Патлумачце свае загалоўкі.

6) У чым вы бачыце падабенства апавядання Міхася Пазнякова і карціны Яраслава Зяблава?



Пры чытанні ўрыўка з верша Пімена Панчанкі «Лясы і рэкі» правільна вымаўляйце гукі [г], [ц'], [ў], [р], [дз'], [ч], падоўжаны [ц].

Леглі плямы мазуту і нафты,
Бруд сцякае з усіх бакоў.
Як там птушкам плецца? Не надта.
Як там рыбы? Спытай рыбакоў.
Смерць лясоў для мяне непрымальна,
Як і гібель павольная рэк...
Людзі, людзі, жывіце нармальна
І пра будучы думайце век.



Вадзянік — у народных паданнях: уладар вадаёмаў і жывых істот у іх.

Лесавік — у народных паданнях: лясны дух, гаспадар лесу і звяроў.

Сурагам — звычайна хімічнае рэчыва ці прадмет, якія заменяюць натуральную вадкасць ці прадмет.



Разгледзьце малюнак на с. 64. Паразважайце, чаму такімі пакалечанымі выглядаюць Вадзянік і Лесавік.

ВАДЗЯНІК І ЛЕСАВІК

Уладзімір Правасуд

(Байка)

Кульгаў па лесе Лесавік.
Ён ледзьве ды́баў да ракі,
Каб паратунак там знайсці які.



Яму насустряч Вадзянік,
Што толькі выбраўся з вады.
— Скажы, браток, кіруешся куды? —
Ён запытаў Лесавіка.
— Іду туды, дзе плещацца рака,
Як кажуць, у твае ўладанні,
Каб там абмыць свае, браточак, раны...
— Чакай, чакай, туды не лезь!
Я сам не задыхнуўся ледзь,
Мне не жыццё цяпер — бяды:
Уся забруджана вада...
— Як?! Чым забруджана? И шмат?
— Вунь бачыш там хімічны камбінат?
Ён дзень і ноч працуе і працуе,
Блакіт вады на бруднае фарбуюе,
Усе ў раку шпурляе сурагаты.
Цяпер я не блакітны — паласаты.
— Ой, гора нам, —
У роспачы прамовіў Лесавік. —

А ты ж куды падаўся, Вадзянік?
— Ды думаў да цябе — у лес...
— І да мяне, браток, не лезь:
Цяпер і мне няма дзе дзецца.
Аж разрываецца ад крыўды сэрца,
Куды ні глянь — разбітыя бутэлькі, шклянкі
Ды ад кансерваў розныя бляшанкі...
Няма куды ступіць нагой.
Куды падзецца ад бяды такой?!



1. Складзіце па змесце байкі некалькі пытанняў, якія б пачыналіся словамі *хто*, *чаму*, *дзе*, *як*. Задайце пытанні адно аднаму і паслухайце адказы на іх.
2. Якія пачуцці выклікаюць у вас галоўныя героі байкі? Пацвердзіце сваю думку адпаведнымі радкамі.
3. Каго і за што байкапісец асуджае ў творы?
4. Што, на вашу думку, хацеў сказаць нам аўтар?
5. Разгледзьце ілюстрацыю да твора. Ці адпавядаюць яе настрой і фарбы зместу? Чаму?
6. Якія асаблівасці твора гавораць пра тое, што гэта байка? Выберыце 3 сцвярджэнні з прапанаваных:
 - ◆ персанажамі звычайна з'яўляюцца жывёлы або міфічныя героі;
 - ◆ твор мае звычайна павучальны характар;
 - ◆ часцей напісаны ў вершаванай форме;
 - ◆ твор прызначаны для пастаноўкі ў тэатры.



Падрыхтуйце выразнае чытанне байкі па ролях, папярэдне размеркаваўшы іх.



Дзірвáн — верхні слой глебы, густа зарослы травой, пераплецены карэннем раслін.

А ТЫ ХОЦЬ ДРЭВА ПАСАДЗІЎ?

Пятрусь Броўка

Дзе дваццаць год таму назад
Ляжаў дзірван акамянелы —
Расцвіў прыгожы, буйны сад,
Паплыў удалъ, як ветразь белы...

Нямала тут вясновых дзён
Папрацавалі слаўна людзі,
Каб кожнай яблыняю ён
Усхваляваў нам сёння грудзі.

Ён так святое святое разліў,
Глядзіш, нацешыцца няможна...
— А ты хоць дрэва пасадзіў? —
Няхай сябе спытае кожны.



1. Пра якую падзею з жыцця людзей паведаміў паэт?
2. Дзякуючы каму з'явіўся на зарослым полі прыгожы сад?
3. З чым параўноўвае Пятрусь Броўка вясновы сад?
4. Раствумачце сэнс выразаў:
 - а) Каб кожнай яблыняю ён
Усхваляваў нам сёння грудзі;
 - б) Ён так святое святое разліў...
5. Раскрыце асноўную думку твора.
6. Вывучыце верш на памяць.

Іван Іванавіч Шышкін — адзін з буйнейшых майстроў рэалістычнага пейзажнага жывапісу. Галоўная тэма яго творчасці — адлюстраванне рускага ляснога пейзажу. На сваіх палотнах ён імкнуўся паказаць веліч і прыгажосць роднай зямлі, адметнасць яе лясоў і палёў. Разам з tym мастак пісаў карціны, на якіх адлюстравана знішчэнне прыроды. Ён не заставаўся раўнадушным да таго, як часам бяздумна наносіцца шкода прыродзе.



1. Разгледзьце рэпрадукцыю карціны «Высечка лесу».



2. Адкажыце на пытанні.

- 1) Што вы бачыце на карціне? Апішыце.
- 2) Чаму, на вашу думку, Іван Шышкін адлюстраваў высечку лесу?
- 3) Якія думкі і ўражанні выклікаў у вас твор жывапісу? Чаму?



Прачытайце верш «У вясновым лесе» Леаніда Дайнекі. Правільна вымаўляйце гукі [дз'], [ц'], [ў], [с'], спалучэнне літар *дч* перадавайце як [чч].

Пойдзем, дзееці, у лес вясновы,
нібы ў дом вясёлы, новы.
Толькі тым, хто ў казку верыць,
лес свае адчыніць дзверы...

Песні там і смех усюды.
Але ведайце, што цуды
толькі тым вясна пакажа,
хто не скрыўдзіць і мурашкі,
хто з прыродаю сябруе,
птушак і звяроў шануе.



Акалéць — змерзнуць, моцна азябнуць.
Ямчéй — ад ёмка — зручна, добра.

ЖУРКА

Mihась Даніленка

I

Бацька прынёс Толіку маладога жураўліка з перабітым крылом.

— Хутка халады пачнуцца. Акале́е, загіне, — сказаў ён. — А мы яго выхадзім...

Калі Толік падыходзіў да птушкі, яна злосна шыпела, раскрывала дзюбу — спрабавала дзеўбануць хлопчыка. Не прывык Журка, каб яго рукамі гладзілі.

Толік са старога рэшата зрабіў птушцы ў сенцах гняздо. Два разы прывёў яе сюды нанач. А на трэцюю ноч Журка сам знайшоў сваё гняздо, доўга тупаў у ім, уладкоўваўся, каб ямчэй спалася, — і заціх.

— Заснуў, — радасна паведаміў Толік бацьку, як толькі той вярнуўся з лесу з чарговага аходу.

II

Крыло ў Журкі зажыло. Цяпер ён асмялеў — смешна дыбаў па пакоях, і нават сабака Шарык баяўся вострай Журкавай дзюбы.

А Толіка Журка пачаў слухацца. Нават пасябраў з ім. Мусіць, таму, што хлопчык яго карміў, бавіў свой час з ім.

...Доўга цягнулася зіма з завеямі і снегам. Але вось і вясна нарэшце прыйшла. Зазвінеў у высокім небе



жаўрук, заспявалі свае песні берасцянкі, падалá голас чорная жаўна.

— Хутка Журка паляціць ад нас, — сказаў аднойчы бацька Толіку. — Бачыш, як неспакойна ён па двары пахаджáе.

І праўда. Журка трывожна мераў двор і ўсё прыслухоўваўся да птушыных галасоў, што даносіліся з вышыні.

III

Аднойчы, калі высока ў блакітным небе плыў шнурочак жураўлёў і адтуль даносіліся іхнія галасы — быццам нехта трубіў на срэбраных трубах, — Журка падскочыў раз, другі, узмахнуў крыламі. Ён падымаўся ўсё вышэй і вышэй — даганяў тых жураўлёў, што вярнуліся з заморскіх краін да сябе дадому.

— Бывай, Журка, — памахаў яму рукой Толік.



Як складзецца далейшы лёс птушкі? Ці прыме чарада Журку да сябе? Ці адбудзецца яшчэ адна сустрэча Толіка і птушкі?



1. Як аднесліся да пакалечанага жураўля бацька і Толік? Пацвердзіце свой адказ словамі з апавядання.
2. Чаму птушка спачатку «злосна шыпела, раскрывала дзюбу — спрабавала дзеўбануць хлопчыка»?
3. Што пазней паспрыяла дружбе Журкі з гаспадарамі? Дакажыце радкамі з твора.
4. Чаму бацька вырашыў загадзя папярэдзіць сына пра развітанне з жураўлём? Паразважайце.

5. Вызначце тэму і асноўную думку твора.
6. Перачытайце апавяданне самі сабе, падбярыце загалоўкі да кожнай часткі. Падрыхтуйце пераказ твора па плане.



Паўтараем, падагульняем, разважаем...

Ведаєм...

1. Які з пералічаных твораў з'яўляецца апавяданнем, які — байкай, які — вершам?
 - а) Міхась Пазнякоў. «Клён»;
 - б) Уладзімір Правасуд. «Вадзянік і Лесавік»;
 - в) Пятрусь Броўка. «А ты хоць дрэва пасадзіў?».
2. Па малюнках пазнайце творы.



3. Назавіце творы, з якіх узятыя наступныя радкі:

а) Цяпер і мне няма дзе дзеца.

Аж разрываецца ад крыўды сэрца,
Куды ні глянь — разбітыя бутэлькі, шклянкі
Ды ад кансерваў розныя бляшанкі...
Няма куды ступіць нагой.

Куды падзеца ад бяды такой?!;

б) Упаў у яму ля лаўжа

і, выбрацца не змогшы,
на дне прыщішаны ляжаў,
да голачкі прамокшы.
Малы — змясціла даланя!
І нездарма знямога
ў яме той на схіле дня
зваліла з ног малога;

в) «Часам нават забываемся, што прырода — не толькі для нас адных, хоць чалавек і з'яўляецца самаю лепшаю аздобаю любога краявіду. Што, беручы ў яе ўсё, чым яна так шчодра з намі дзеліцца, трэба думаць пра будучыню і абавязкова трэба пакідаць у ёй месца і той жа рэчцы, і таму ж буслу, і той жа травінцы, і таму ж мурашу. Пакідаць усё, што ім трэба»;

г) «Прыехаўшы летам у водпуск, я не пазнаў здалёку бацькавай сядзібы. У шэрагу высозных дрэў, якія абступілі сад, віднеўся прагал, адсутнічала штосьці адметнае, дарагое. Мне стала вельмі балюча. Зразумеў, што тады, у дзяцінстве, я зрабіў зарубкі не на кляновым, а на сваім целе, і яны пякуць цягучым, несціханым болем».

4. Назавіце творы, у якіх пісьменнікі ўзнімаюць наступныя экалагічныя проблемы:

- а) захаванне чыстых вадаёмаў і лясоў;
- б) беражлівия адносіны да дрэў;
- в) добразычлівае стаўленне людзей да жывёл;
- г) выратаванне параненай птушкі.

Разважаем...

1. Чаму беларускія пісьменнікі гавораць у сваіх творах пра беражлівае стаўленне чалавека да прыроды?

2. Як вы самі адкажаце на пытанне Петруся Броўкі «А ты хоць дрэва пасадзіў?»

3. Разгледзьце фотаздымкі. Паразважайце, з якой мэтай скульптары розных краін звязтаюцца да тэмы беражлівых адносін да прыроды.



1. *Андрэй Кавальчук, Віктар Корсі.* Мемарыял ліквідатарам Чарнобыльскай аварыі. Москва.

2. *Валяр'ян Янушкевіч.* Помнік паляўнічаму сабаку ў Нясвіжскім парку.

3. Помнік божай кароўцы. Сеул, Паўднёвая Карэя.

4. *Нэнсі Шэн.* Дайце дарогу качанятам. Бостан, ЗША.

4. Прачытайце і адгадайце загадкі. Паразважайце, якія непрыемнасці, бедствы могуць прынесці людзям гэтых з'явы і сілы прыроды.

Хоць бяскрылы, а лятае,
Безгалосы — свішча,
Хоць бязрукі, а, бывае,
Груши ў садзе абівае,
Нават часам вырывае
Дрэвы з карнявішчам,
А як зморыщца — упадзе,
І няма яго нідзе.

Ніл Гілевіч.


ЦРe
ePB

абг
он

Ненажэра гэты з'есці
Можа ўсё на свеце.
А нап'ецца ён вады —
Памірае ўміг тады.

Міхась Пазнякоў.

Лёс чалавека на вайне



Чужое зямлі нам не трэба,
Пачуцці ва ўсіх нас адны:
Мы хочам, каб мірнае неба
Не знала пажараў вайны.

Алесь Бачыла.

Пры вывучэнні твораў гэтага раздзела звернем увагу на апісаныя пісьменнікамі малюнкі жыцця людзей у ваенны і пасляваенны час.

Працягнем выпрацоўваць уменні:

О суадносіць загалоўкі з тэмай і асноўнай думкай вершаў і апавяданняў;

О вылучаць у тэкстах ацэначныя слова і выразы, асэнсоўваць іх ролю;

О знаходзіць матэрыял для характарыстыкі героя: яго партрэт, асаблівасці мовы, апісанне жылля.



1. Разгледзьце фотаздымак. Які настрой і ўражанні ён выклікаў у вас?



2. Адкажыце на пытанні.

1) У якім месцы, на вашу думку, знаходзяцца хлопчыкі?


2) Чым заняты падлеткі? Як выглядаюць іх твары і адзенне?

3) Чаму адзін з хлопчыкаў апрануты ў вайсковую форму? За якія ўчынкі ён мог быць узнагароджаны ордэнам?

4) Які час з гісторыі нашай Радзімы зафіксаваў ка-
рэспандэнт на гэтым фотаздымку?

Разгледзьце фотаздымкі перыяду Вялікай Айчын-
най вайны (1941—1945 гадоў). Якія эпізоды з
жыцця дзяцей адлюстраваны на іх?





Нарадзіўся Янка Брыль у сонечнай Адэсе, што знаходзіцца на беразе Чорнага мора. Усё сваё дзяцінства і юнацтва правёў на прыгожай і багатай беларускай Навагрудчыне.

Перад пачаткам вайны яшчэ юнаком быў прызваны на вайсковую службу ў марскую пяхоту.

Калі фашисты пачалі заваёваць Еўропу, маладому хлопцу давялося ўдзельнічаць у абарончых баях супраць нямецкай арміі. Затым пісьменнік трапіў у палон, зведаў, што такое фашисцкія лагеры для палонных. За непадпарадкованне трапляў у турму з вельмі жорсткімі ўмовамі, працеваў на нямецкіх фермах і заводах.

З першых дзён палону Янка Брыль увесь час думаў пра ўцёкі з фашисцкай няволі. І толькі з другога разу яму з двумя сябрамі ўсё-такі ўдалося ўцячы, вярнуцца на Беларусь.

Зведаўшы на ўласных плячах, што такое фашизм, пісьменнік адразу далучыўся да партызан. У 1942 годзе Янка Брыль разам са сваімі братамі і пляменнікамі стаў сувязным партызанскаім брыгады, а затым — разведчыкамі.

Пазней пісьменнік будзе запрошаны для працы ў партызанскіх выданнях, дзе праз свае нататкі гнеўна асуджаў фашизм і заклікаў людзей да барацьбы з нямецка-фашисцкімі захопнікамі.

Звярніце ўвагу на загаловак апавядання Янкі Брыля і ілюстрацыі да твора. Пра якую зялёную школу пойдзе гаворка? Хто вучыўся ў лясных школах? Чаму і ў гады вайны бацькі адпраўлялі сваіх дзяцей вучыцца?



Дзярӯга — посцілка, пакрывала з грубай дамашнай тканіны.

Казытáць — выклікаць лёгкае нервовае раздражненне, датыкаючыся да скуры.

Ляшчэўнік — зараснік, кусты ляшчыны; арэшнік.

Сырадо́й — толькі што надоенае малако.

Фашы́ст — член арганізацыі, якая імкнецца да захопніцкіх войнаў.

ЗЯЛЁНАЯ ШКОЛА

Вясна, кажуць, прыгожая ўсюды: і ў полі, і ў лесе, і ў горадзе. З такім поглядам не згаджаўся партызанскі хлопчык Анатоль. І правільна думаў: вясна ў лесе прыгажэйшая.

Праўда, сонца ўзыходзіць тут трошкі пазней... І наогул усё тут не так, як у вёсцы было. Там раніцай на вуліцы раўлі каровы, а тут яны недзе пасуцца на паляне, і мама кожную раніцу ходзіць туды з вядром. Анатоль спіць на пасцелі з яловых лапак, засланых дзяругай, а сонца ўжо даўно глядзіць у акенца. Сонца хоча, каб хлопчык устаў, і яно прыпякае яго. «Чыхнеш, чыхнеш усё ж такі», — смяецца сонца.

I праўда — Анатоль не вытрымаў, чыхнуў. Але спіца цяпера вельмі смачна, і хлопчык нешта мармыча ў сне і паварочваеца на другі бок. Мама вярнулася з паляны амаль з поўным вядром малака. Мама хоча таксама, каб хлопчык устаў, пакуль сырдай яшчэ цёплы. Яна казыча Анатолеву пятку, што высунулася з-пад дзяругі, і, смеючыся, кажа:

— Ну, ну, ваяка, устаў бы, ці што...

Анатоль падцягвае нагу і нешта нездаволена бурчыць. Але мама казыча яго за вухам, і вось, зусім прачнуўшыся, ён устae і пытаeца:

— Тата прыехаў?

— Тата прыедзе заўтра, — адказвае мама.

— А хто сёння прыехаў?

«Сёння» на мове Анатоля азначае — гэтай ноччу. Амаль кожнай ночы хто-небудзь прыязджает ў лагер партызанскіх сем'яў, уцякаючы ад фашысцкага здезеку і смерці...



— Сёння прыехалі з Пяскоў, адна сям'я. У Сымонавых начавалі.

— А зямлянку яны ўжо зрабілі?

— Ну што ты, — смеецца мама. — Як жа яны маглі зрабіць без цябе? Вось паснедай хутчэй ды ідзі.

Анатоль спяшаецца. Бярэ свой «аўтамат», і вось ён ужо на дварэ. Добрай раніцы, сонечны лес!

Праз голле бяроз і алешын на кусты ляшчэуніку, на папаратнік, на мяккі, сыраваты мох кладуцца светлыя плямы сонца... Шчабечуць птушкі, недзе далёка кукуе зязюля, а недзе бліжэй стукае сякера. Анатоль ведае: гэта спускаюць дрэвы на новую зямлянку...

А дзе ж будзе тая зямлянка стаяць?..

І тут Анатоль заўважыў дзяўчынку. Зусім незнёная дзяўчынка стаіць на дарозе і, адварнуўшыся ад Анатоля, глядзіць угару, на сасну... Ён хаваецца за бярозу, настаўляе свой аўтамат, прыплюшчвае вочы і голасна, звонка крычыць:

— Трр! Тррр! Тррр!..

Усё атрымалася як найлепш — дзяўчынка ажно падскочыла...

— Не бойся, — кажа ён, — я страляю толькі фашыстаў. Гэта я так — пастрашыў цябе.

— Ой, мамачкі, — усміхнулася дзяўчынка. — Буду цябе баяцца, такога маленъкага. Я на птушку гляджу. Як яна называецца?

— Таксама мне — не ведае. Гэта ж дзяцел, — гаворыць Анатоль...

— А нашы будуць рабіць зямлянку, — сказала дзяўчынка, усё яшчэ пазіраючы угару.

— А мой тата мінёр, ён фашистам усе цягнікі паўзрывае. Ага!

— Майго таты няма, — уздыхнула дзяўчынка. — І мамы няма, і бабулі, і нікога...

— А хто ж там сячэ? — здзвіўся Анатоль.

— Гэта дзядзька Сцяпан. Я ў іх жыву. Даўно-даўно. Бабуля Зося памерла, дык я жыву ў іх. Я называюся Ася, а ты?

— Я — Анатоль. Раней мама казала Толік, а цяпер я ўжо вырас.

Ася паглядзела на хлопчыка і засмяялася.

— Ой, мамачкі... Ён вырас!.. Стане на палена, дык свінні па калена. Вырас!.. Маленъкі ты яшчэ зусім...

Анатолю гэта не спадабалася.

— Няхай сабе і не вырас, а ў нас ёсць школа, ага!

— Якая школа?

— Якая школа? Зялёная!

— Зялёная? А хто ж яе пафарбаваў?

— Пафарбаваў... Нічога ты не ведаеш. Ідзем вось, пакажу.

— Ідзем!..

Ася ўзяла Анатоля за руку, і яны не пайшлі, а пабеглі.

* * *

«Зялёную школу» зрабілі нядаўна... Партызаны прывезлі і парты, і стол, і сапраўдную школьнью дошку. А пакуль яны іх прывезлі, старыя мужчыны з сямейнага лагера выбралі месца пад школу і згарадзілі велізарную павець. Праз сцены гэтай павеці відаць былі неба, і сонца, і лес, — бо і сцен тых сапраўдных



не было, а праста падпоркі з бярозавых жэрдак. Каб школу не заўважылі з самалётаў, страхá была з яловых лап... Заняткі ў «зялёной школе» праводзіліся так: пісьмовыя — пад павеццю, а вусныя — праста дзе-небудзь воддаль, на сонейку.

Анатоль прывёў дзяўчынку пад павець, дзе вучыліся цяпер малодшыя дзецы, такія, як Ася, і трошкі большыя... Дзяўчаткі і хлопчыкі ўжо не пісалі, а толькі глядзелі на іх. «Цёця Тоня», маладая настаўніца, сустрэла гасцей каля ўвахода ў павець.

— Новенькая, — усміхнулася яна. — Гэта ты сёння ноччу прыехала?

Яна прыгнулася і пагладзіла Асю па галаве.

— І валасы ў цябе якія кучаравыя!.. А стужку ты сама завязваеш ці мама?

Тут ужо Анатоль больш не вытрымаў.

— У Асі мамы няма, — сказаў ён. — І таты няма. І нікога няма. Яна жыве ў таго дзядзькі, што робіць зямлянку. Я ведаю, я яе першы прывёў.

— Ты маладзец у нас, — усміхнулася цёця Тоня. — Ты аўтаматчык. Мы цябе сёння пасадзім разам з Асяй, ты ў нас сёння таксама вучнем пабудзеш. Ну, ідзем.

Настаўніца падвяла малых да свабоднай парты і пасадзіла побач...

— Школу сваю мы назвалі зялёнай, — сказала настаўніца. — Яна не такая, як іншыя школы, бо яна партызанская. А мы ўсе — партызаны. І ты цяпер таксама партызанка.

— Глядзі — сарока, — штурхануў Асю Анатоль...

— Сам ты сарока, Анатоль, — строга сказала настаўніца. — Ты ж у школе, ты сёння вучань, і дай мне, калі ласка, гаварыць. Дык вось, Асенька, вакол нашага лесу стаяць партызаны — нашы бацькі, браты і сёстры, з сапраўднымі аўтаматамі і вінтоўкамі. Яны абараняюць нас, яны знішчаюць фашыстаў, а мы тут — вучымся.

— Самалёт! — зноў не вытрымаў Анатоль.

І праўда — пачуўся гул самалёта.

— Нічога, Асенька, — сказала цёця Тоня, — ты не бойся. Яны лятаюць кожны дзень. Ды пад галінкамі яны не ўбачаць нашай школы. Мы толькі дожджыку баймся, бо тады наша зялёная страха цячэ і мы бяжым дахаты.

Самалёт набліжаўся. Ён ішоў не над школай, а значна правей. Аднак Анатоль не вытрымаў.

— Фашыст, на, цю, на! — закрычаў ён, і дзеци за смяяліся, а разам з дзецьмі — і Ася.

— Ну, бачыш, Асенька, які ў цябе адважны абаронца, твой Анатоль! — сказала цёця Тоня. — Дадзім яму за гэта спытак, як ты думаеш?

Анатоль паглядзеў на Асю. Эх, ведала б яна, як моцна хацелася яму хадзіць у школу разам з іншымі дзецьмі! І намагаўся ён пайсці ўжо колькі разоў, а толькі ўсё не прымалі, казалі — малы... Эх, каб толькі дзяўчынка згадзілася.

Дзяўчынка паглядзела на «аўтаматчыка», паглядзела на цёцю Тоню, зразумела ўсё, усміхнулася і ў знак згоды кіўнула галавой.

Анатолю цяжка ўстрымацца. Яму хочацца крыкнуць «ура!» і выпусціць угару чаргу са свайго аўтамата, але ён маўчыць. А што ты думаеш, — возьмуць ды зноў адправяць дахаты... Калі ўжо вучань, дык вучань — цярпі!..

Паводле Янкі Брыля.



1. Пра што вы даведаліся з апавядання Янкі Брыля?
2. Чаму людзі вымушаны былі жыць у лесе? Хто іх ахоўваў ад фашистаў?
3. Чаму пісьменнік назваў сваё апавяданне «Зялёная школа»? У якім значэнні — прамым ці пераносным — ужыта тут слова зялёная?
4. Раскажыце, які выгляд мела школа, апісаная ў апавяданні.
5. Якім вам запомніўся лес? Раскажыце пра яго сваімі словамі.
6. Вызначце тэму і асноўную думку твора.



Уявіце сябе эксперсоводам школьнага музея баявой славы, дзе змешчаны матэрыялы партызансага атрада, што дзейнічаў у вашай мясцовасці. Што вы маглі б расказаць яго наведвальникам з ваеннага жыцця?

Перад пачаткам Вялікай Айчыннай вайны Марат Казей паспей скончыць толькі чатыры класы.

У гады Вялікай Айчыннай вайны, калі маці Марата Казея, сувязнью партызанскага атрада, схапілі і павесілі фашисты, Марат разам з сястрой Арыяднай пайшоў у партызанскі атрад. Стаў разведчыкам. Прабіраўся ў фашисцкія гарнізоны і сачыў, дзе знаходзяцца варожыя пасты, штабы, склады са зброяй. Яго каштоўныя звесткі дапамагалі партызанам наносіць вялікія страты фашистам.

У маі 1944 года ў вёску, куды быў накіраваны ў разведку Марат, уварваліся карнікі. Яны адкрылі агонь па разведчыку, які адступаў, забілі пад ім каня. Юны партызан залёг у хмызняку і адстрэльваўся да апошняга патрона. Потым гранатай падарваў сябе і знішчыў некалькі гітлерераўцаў.

Марату Казею было прысвоена званне Героя Савецкага Союза.

У 1959 годзе на сродкі піянераў рэспублікі ў Мінску паставлены помнік Марату Казею.

КЛЯТВА МАРАТА КАЗЕЯ

Мікола Чарняўскі

Як напаў на нас вораг знянацку —
Ад крыві пабарвеў далягляд.
За Радзіму, за маці, за бацьку
Мужна помсціць пакляўся Марат.

«Я адпомшчу!» — пачулі бярозкі.
«Я адпомшчу!» — пачулі бары.
І панеслі ад вёскі да вёскі
Гэту клятву Марата сябры.

Ды бяда ўсё ж сустрэла Марата —
У засаду патрапіў Марат.
Адбіваўся хлапчына заўзята,
Ды раптоўна заціх аўтамат.

Сонца променъ крывавай палоскай
У вачах мільгануў, пацямнеў...
Затуліць не паспелі бярозкі,
Родны бор засланіць не паспей.

Абступілі чужынцы Марата —
Да сваіх не прабіцца ўжо, не!
Хоць патронаў няма, ёсць граната:
— Падыходзьце, бярыще мяне!

І ўзняўся, на карнікаў рушыў,
Гневам помсты — граната ў руках!..
Не, ён клятвы сваёй не парушыў —
І застаўся жывым у вяках!

- 
1. Які настрой выклікаў у вас гэты верш? Патлумачце.
 2. Што прымусіла Марата помсціць ворагу?
 3. Чаму юнак не здаўся ў палон? Якія якасці харастваюцца ў героя?

4. Як вы разумееце выраз «і застаўся жывым у вя-
ках»?
5. Чаму, на вашу думку, паэт вырашыў расказаць нам
пра Марата Казея і яго подзвіг?
6. Ці адрозніваюцца факты пра подзвіг героя ў вершы
ад інфармацыі, змешчанай на с. 86?



1. Уважліва разгледзьце фотаздымак помніка.



2. Адкажыце на пытанні.

- 1) Які момент з жыцця Марата Казея адлюстраваў скульптар Сяргей Селіханаў? Знайдзіце і зачытайце адпаведныя радкі з твора М. Чарняўскага «Клятва Марата Казея».
- 2) З якой мэтай, на вашу думку, створаны і ўста-
ноўлены гэты помнік?



Абеліск — помнік у гонар якой-небудзь падзеі ў выгля-
дзе гранёнага каменнаага слупа, звужанага ўверсе.

А ХІБА ЁСЦЬ, ШТО ЗАБЫВАЮЦЬ?

Пяцрусь Броўка

Ляжыць салдат ля пераправы,
Каля маленькае ракі.
Ляжыць салдат
Вялікай славы,
Крывёй здабытай на вякі.

Шуміць над ім гушчар зялёны,
Плывуць аблокаў караблі.
Ён паў,
Пазбавіўшы палону
Вось гэты кут сваёй зямлі:

І лес ва ўзорах журавінных,
І луг з расянаю травой,
І тыя светлыя хаціны,
Што сталі дружна над вадой.
І сад, шумлівы напрадвесні,
І піянерскія каstry...

Ляжыць салдат
І чуе песні,
Што не сціхаюць да зары.

Ляжыць і сніць ён аб народзе,
Якому шчасце — вольна жыць!
І рады ён, калі прыходзяць
Хоць зредку з ім пагаварыць,
Калі сцяжыначка малая
Не заастае да яго...

А хіба ёсць, што забываюць
Выратавальніка свайго?



1. Якія пачуцці і думкі выклікаў у вас верш?
2. За які кут зямлі змагаўся і загінуў салдат? Прачытайце адпаведныя радкі з твора.
3. Якімі словамі аўтар перадае хараство гэтага кута? Зачытайце іх.
4. Выбрыце з прапанаванага пераліку тэм ту ю, якой прысвечаны твор:
 - а) подзвіг у гады Вялікай Айчыннай вайны;
 - б) прырода ля абеліска;
 - в) герой вайны ў памяці народнай;
 - г) шчасце народа ў мірны час;
 - д) барацьба з ворагам.
5. На які раздум Пятрусь Броўка выклікае чытача?
6. Што адказаў б вы на пытанне, якое змяшчаецца ў апошніх радках верша? Чаму?
7. Вывучыце верш на памяць.



Вы, магчыма, не аднойчы наведвалі месцы пахавання герояў і ахвяр Вялікай Айчыннай вайны? Раскажыце пра гэта.



Газнічка — самаробная лямпа без шкла.

Істóпка (стопка) — памяшканне для захавання агародніны і іншых прадуктаў.

Калóда — кароткае тоўстае бервяно.

Нагарнúць (бульбы) — набраць.

СУСТРЭЧА З БАЦЬКАМ

Мікола Янчанка

Пайшоў Мікола да Янкі гуляць і забавіўся там. За гульнёй не заўважылі, як вячэрні змрок атуліў вокны. Вуліца прыціхла. Міколка і Янка таксама сцішыліся.

Прыйшла з работы Янкава маці. Лямпу запаліла. У хаце светленька стала. Знаў можна гуляць. Ды не гуляецца штосьці Янку. Пасядзіць-пасядзіць і пытае:

— Мама, а дзе татка? Ці хутка з работы прыйдзе?

— У кузні твой татка, — адказвае маці. — Ды не хвалюйся, прыйдзе, прыйдзе твой татка.

А Янка пасядзіць-пасядзіць ды зноў за сваё:

— А дзе татка? Ці хутка татка з работы прыйдзе?

Надакучыла маці адказваць яму. Яна і парайлі:

— Гукні ў комін татку. Мо хутчэй прыбяжыць.

Падцягнуў Янка табурэтку, стаў на яе і пачаў у комін крычаць:

— Татка! А татка! Дадому парá!

І не паспеў ён з табурэткі злезці, як грукнулі дзвёры і на парозе паказаўся Янкаў татка.

— Ты што, — кінуўся да яго Янка, — пачуў, як я ў комін цябе клікаў?

— Пачуў, — засмяяўся бацька, падхапіў яго на руці і падкінуў угору. Раз, другі, трэці. Высока-высока!

Смяеца Янка. І ў Міколкі вочы загарэліся. Ніхто і ніколі яго так высока не падкідваў. У мамы руці заўсёды работай занятыя. А таткі ў яго няма. Татка з вайны не прыйшоў.

Смех і гоман напоўнілі хату. І ніхто не пачуў, не зауважыў, як Міколка шмыгнуў за дзвёры. Ён хуценъка перабег дарогу і зайшоў у сваю хату. Цымяна гарэла газнічка. Маці была дома. І гэта чамусьці засмуціла Міколку. Ён падышоў да кошыка, які стаяў у кутку. Бульба там яшчэ была. Але ён усё ж па-гаспадарску зауважыў:

— Бульбы малавата. Мо ў стопку схадзіла б.

— Хопіць, сынок, — сказала маці. — Колькі нам на дваіх той бульбы трэба? Ды і цёмна ўжо ў стопцы...

— Ой, не хопіць, — не сунімаўся Міколка. — А каб не цёмна было, лучынку запалі і пакладзі ў кошык. Вось яе вецер і не задзьме.

«Нешта ж прыйшло яму ў галаву», — падумала маці. І, узяўши кошык, выйшла з хаты. Выйшла і затаілася за дзвярыма.

А Міколка падкаціў да печы калодачку, стаў на яе і дрыготкім ад хвалявання голасам закрычаў:

— Татка! А татка! Дадому пара!

Памаўчаў, падумаў і з дакорам дадаў:

— Вайна скончылася, а ты не ідзеш.

Зноў памаўчаў, паслухаў і закрычаў з усіе сілы:

— Ермакоў, Уладзімір! Татка!

Але ніхто не адгукнуўся. Толькі вецер шумеў-гала-
сіў у коміне ды быщам з-за дзвярэй даносіліся пры-
глушаныя ўсхліпты.

— Мама! — закрычаў спалоханы Міколка.

І тут жа адчыніліся дзвёры. У хату ўбегла маці. Яна
прытуліла да грудзей Міколку і цалавала, цалавала.

— А чаму ты без кошыка прыйшла? — запытаў
Міколка, калі маці выпусціла яго з рук.

— У сенцах кошык, — сказала маці. — Лучына па-
гасла, і я пабаялася...

— Ну вось, — спагадна ўсміхнуўся Міколка і, пры-
гадаўшы слова дзеда Піліпа, дадаў: — Баба ёсць баба.

Ён запаліў лучыну, усунуў яе ў кошык і ўперадзе
маці пайшоў у стопку. Потым свяціў ёй, пакуль яна
не нагарнула бульбы.

* * *

Мінулай вясной Мікалай
Ермакоў быў у Мінску. Неяк
вечарам ішоў ён па вуліцы.
Вуліца свяцілася тысячамі аг-
нёў. Але сярод іх ён убачыў
адзін, асаблівы, які не проста
гарэў, а прыветліва клікаў-ма-
хаў далонню полымя. Гэта бы-
ло полымя Вечнага агню, за-
паленае ў гонар тых, хто аддаў
жыццё за Радзіму.

Мікалай падышоў да агню.
Полымя пагойдвалася, успых-



вала, і здавалася, што з шэрага мáрмуру чуюцца цёплыя слова, слова бацькі: «Добры вечар, сынок! А ты ўжо вялікі вырас!»

— Добры вечар, татка! — прашаптаў Мікалай. — Вось мы і сустрэліся...



1. Якія думкі і пачуцці выклікаў у вас гэты твор?
2. З дапамогай слоў *дзе, калі, хто, як, куды* прыдумайце пытанні па змесце апавядання. Задайце іх суседу па парце, паслухайце адказ і адкажыце на яго пытанні.
3. Калі і дзе адбываюцца падзеі, апісаныя ў творы?
4. Што вы даведаліся пра жыццё Янкі і Міколкі?
5. У чым заключаецца няшчасце галоўнага героя?
6. Абгрунтуйце стаўленне аўтара да герояў твора.
7. Падрыхтуйце падрабязны пераказ апавядання па плане.

План

- 1) Заклапочаны сябар.
- 2) Размова Янкі з татам.
- 3) Сумныя думкі Міколкі.
- 4) Незвычайная просьба сына.
- 5) Міколка кліча бацьку.
- 6) Матчына ласка.
- 7) Нечаканая сустрэча сына з татам.



Даведайцесь ад родных, хто з вашых продкаў змагаўся з ворагам у гады Вялікай Айчыннай вайны. Паведайце іх лёс.



Паўтараем, падагульняем, разважаем...

Ведаєм...

1. Раскажыце, як дзеці ў гады Вялікай Айчыннай вайны прымалі ўдзел у барацьбе з фашыстамі.
2. Назавіце твор, з якога вы пачарпнулі наступную інфармацыю:
 - а) пра жыццё дзяцей у партызанскім атрадзе;
 - б) подзвіг юнага партызана Марата Казея;
 - в) сіроцкае дзяцінства хлопчыка ў пасляваенны час;
 - г) захаванне і ўшанаванне памяці аб героях Вялікай Айчыннай вайны.
3. Назавіце, з якіх твораў узятыя гэтыя ўрыўкі:
 - а) «Сонца хоча, каб хлопчык устаў, і яно прыпякае яго. “Чыхнеш, чыхнеш усё ж такі”, — смеецца сонца. І праўда — Анатоль не вытрымаў, чыхнуў. Але спіща цяпер вельмі смачна, і хлопчык нешта мармыча ў сне і паварочваецца на другі бок. Мама вярнулася з паляны амаль з поўным вядром малака. Мама хоча таксама, каб хлопчык устаў, пакуль сырадой яшчэ цёплы. Яна казыча Анатолеву пятку, што высунулася з-пад дзяругі...»;
 - б) «А Міколка падкаціў да печы калодачку, стаў на яе і дрыготкім ад хвалявання голасам закрычаў:
— Татка! А татка! Дадому пара!
Памаўчаў, падумаў і з дакорам дадаў:
— Вайна скончылася, а ты не ідзеш.

Зноў памаўчаў, паслухаў і закрычаў з усімі сіламі:
— Ермакоў, Уладзімір! Татка!

Але ніхто не адгукнуўся. Толькі вецер шумеў-
галасіў у коміне ды быццам з-за дзвярэй даносі-
ліся прыглушаныя ўскліпы.

— Мама! — закрычаў спалоханы Міколка».

4. Да якога твора зроблены малюнак? Назавіце аўтара гэтага твора.




Разважаем...

1. З якімі творамі гэтага раздзела можна звязаць
прыказку «Герой ніколі не памрэ — ён вечна ў народзе
жыве»?

2. Чаму кожны з нас павінен ведаць гістарычныя
факты пра падзеі Вялікай Айчыннай вайны і яе герояў?

Чалавек, космас і Сусвет



Памятайце, сябры:
шлях у космас для кожнага з нас
пачынаецца тут, на Зямлі.

Юрый Гагарын.

Знаёмачыся з мастацкімі творамі на касмічную тэму, звернем увагу на пейзажныя замалёўкі, створаныя пісьменнікамі.

Працягнем фарміраваць уменні:

- слоўна маляваць фантастычныя і рэальныя карціны космасу і Сусвету;
- вызначаць асноўную думку твораў;
- выразна чытаць творы па ролях.



1. Разгледзьце фотаздымак Зямлі, зроблены спадарожнікам з космасу.



2. Адкажыце на пытанні.

- 1) Што, акрамя нашай планеты, вы яшчэ бачыце на здымку? Пералічыце.
- 2) Якіх колераў прысутнічае на Зямлі больш? Чаму?
- 3) Якія думкі і пачуцці выклікаюць у вас гэты фотаздымак?



Млéчны Шлях — скопішча зорак, якое светлавой паласой перасякае небасхіл.

Сусвéт — увесь свет, бясконцы ў часе і прасторы.

ХАРАСТВО СУСВЕТУ

Васіль Жуковіч

Так прыгожа ў Сусвеце!
Сонца днём, а ўночы зоры
над зямлёй высока свецяць,
ззяе месяц на прасторы.

У Сусвеце непаўторным,
таямніц, загадак поўным,
непарушна, так цудоўна
лад пануе невымоўны!

І планеты ў руху вечным,
і ў святле спрадвечным зоры!..
Шчасце жыць пад Шляхам Млечным,
слушаць музыку прасторы!



1. Якія ўражанні склаліся ў вас ад гэтага верша?
2. Якімі касмічнымі аб'ектамі захапляецца аўтар? Да-
кажыце словамі з тэксту.
3. Вызначце асноўную думку верша.
4. Да якіх радкоў твора падыходзіць ілюстрацыя мас-
така?
5. У якім тэмпе трэба чытаць гэты верш? Чаму?



1. Разгледзьце рэпрадукцыю карціны «Панарама месячнага горада» беларускага мастака Язэпа Драздовіча.



2. Адкажыце на пытанні.

- 1) Чым захапіла вас гэта карціна?
- 2) Што з адлюстраванага на ёй нагадвае вам планету Зямля? У чым вы бачыце разніцу?
- 3) Пасправуйце дома перадаць фарбамі сваё бачанне жыцця на іншых планетах.

ЗАГАДКА

Разаслана пасцілка, на пасцілцы рассыпаны сярэбранны пясочак, а пасярэдзіне — залаты кружочак.

АБНе ОікРз ўеMяС

Ці хацелі б вы палящець у космас? Чаму? Што вы ўжо ведаеце пра жыццё касманаўтаў з кніг, тэлеперадач і інтэрнэту? Назавіце касманаўтаў-беларусаў. Паразважайце, ці лёгка быць касманаўтам.



Заўзя́та — напорыста, упарта.

НА КАСМІЧНЫМ КАРАБЛІ

Пётр Клімук

Сённяшнія хлапчукі заўзята гуляюць у касманаўтаў. Мараць лятаць у космас, быць камандзірамі караблёў. А кожны касмічны палёт — гэта перш за ўсё праца, праца цяжкая, упартая, адказная.

Вядома, прафесія наша цікавая. З касмічнай вышыні добра відаць, што Зямля круглая. Такое можна ўбачыць толькі з космасу! І выглядае яна блакітнай.

Неба ў космасе, наадварот, не блакітнае, а чорнае. Зоркі на ім ярка-белыя, буйныя. Здаецца, вісяць яны так нізка над галавой, што можна дакрануцца да іх рукамі.

Сонца таксама выглядае не так, як з Зямлі. Яно нязвычна вялізнае, вельмі зыркае, ажно белае. У час заходу сонца робіцца чырвоным, яно сплюшчваецца



ў палоску. І ўзыходзіць вельмі прыгожа. У tym месцы, дзе яно павінна выкаціца з-за гарызонту, успыхвае колерны акаём, які пераліваецца, як вясёлка.

Вельмі ўражвае тое, што Зямля з космасу выглядае не такой ужо і вялікай. Я нарадзіўся і жыў пад Брэстам. І некалі са страхам думаў: колькі гэта дзён трэба ехаць ад Брэста да Уладзівастока цягніком! А на караблі мы праляталі гэту адлегласць усяго за дваццаць хвілін.

Але мы лятаем у космас працеваць. Вынікаў кожнага касмічнага палёту з нецярпеннем чакаюць вучоныя.

Да палёту касманаўты настойліва і доўга рыхтуюцца. Якраз таму хочацца яшчэ раз падкрэсліць: саме галоўнае ў прафесіі касманаўта — праца і праца.

І ў дадатак да ўсяго — моцнае здароўе!

Жыць і працеваць у космасе нялёгка. Там усё страчвае вагу. Бачыш, што ў цябе рукі і ногі на месцы, але іх ты не адчуваеш. Падымаеш руку, а ніякай сілы на гэта не трэба. Ледзь паварушыўся ў крэсле — і ты «плаваеш» па кабіне. Хадзіць ці бегаць у космасе немагчыма: ногі адрываюцца ад «падлогі».

Спаць можна толькі ў спальнym мяшку, які прывязаны да борта карабля. Ды трэба і самога сябе прывязваць да мяшка. Бо спрасонку можна выплыць і прачнуцца далёка ад свайго спальнага месца.

З'есці што-небудзь у космасе ці папіць вады — таксама работа. Боршч альбо суп знаходзяцца ў алюмініевых тубах, якія падобныя да цюбікаў ад зубной

пасты. Звінчваеш каўпачок, праколваеш кончыкам нажа дзірку. Пасля злёгку націскай на тубу і смакчы.

Хлеб упакаваны ў пакеты. Буханачка — малюсенькая, з палову запалкавага карабка, каб яе можна было зараз укінуць у рот.

Адным словам, жыць у космасе складана, а праца вельмі адказна.



1. Што цікавае паведаміў вам аўтар-касманаўт у гэтым апавяданні?
2. У чым заключаецца складанасць прафесіі касманаўта? Аргументуйце фактамі з тэксту.
3. Якім бачыцца Сусвет з касмічнага карабля? Прачытайце адпаведныя радкі з твора.
4. Што з жыцця касманаўта на касмічным караблі вас найбольш уразіла?
5. З якой мэтай, на вашу думку, Пётр Клімук расказаў чытачам пра сваю прафесію і космас?



Уявіце сябе экспериментаторам у касмічнай зале музея. Што рассказалі бы наведвальнікам музея пра жыццё касманаўтаў?

ЗАГАДКА

Цёплае, ласковае,
Свеціць, ажыўляе.
На сябе глядзець
Нам не дазваляе.
Mixась Пазнякоў.

научис

ДА ЗОРАК

Кастусь Цвірка

(Скарочана)

1

З дзецьмі сёння, хоць і лета,
На дварэ я не гуляў:
Я ракету, я ракету
На паперы маляваў...

Я сядзеў і воч адвесці
Ад яе не мог ніяк.
Колькі тон у ёй — сто, дзвесце?
Мо туды залез бы я...

Знікла некуды папера...
Бачу ўжо ракетадром...
Я ў ракету раптам дзверы
Адчыніў, зайшоў, бы ў дом...

Сеў я ў крэсла, перад пультам,
Зняў з кручка, надзеў скафандр.
Пульт аж ззяе. І адкуль там
Столькі кнопкак?
І — экран!

Цісну во на кнопкы гэту,
І на дзіва мне — ураз
Здрыгнулася ракета!
Mіг, і ўжо —
Хто марыў з нас? —

Паляцела праста ўзоры —
Толькі хвост агнёны ўслед!
У нязнаныя прасторы,
У расчынены Сусвет!

2

Як цудоўна! У нябёсы
Я імчу!
Свет бясконцы, свет дзівосны
Уваччу!..

Мне даўно было ахвота
Хоць зірнуць,
Што за людзі ці істоты
Там жывуць...

3

...Цісну ўжо ў апаратуры
Я на рычажок
І кірую на Меркурый,
Што мігціць здалёк.

Бліжай, бліжай, і між зорак
Выплыў дзіўны шар!
Вунь відаць на ім узгорак,
Дол, нізіна, яр!

Толькі там усё ж суняцца
Я не мог ані:
Мне было ўжо не скавацца
Ад гарачыні...



Нібы светлы шар у шэрай
Павалоцы хмар,
Паўз мяне прайшла Венера —
Зорка нашых мар.

А пасля, бы накалёны
На кавадле дыск,
Паказаўся Марс чырвоны
З зорнай чарады.

Бачу кратары і горы,
Нават снегу бель.
А вунь плешчацца і мора
Сярод тых зямель!

Пасярод — нібы каналы
Нехта пралажыў!
Мо на тых пясках, між скалаў,
Хто жыве ці жыў?..

Там, удалечы, — што гэта
Дзіўнае блішчыць?
Велізарная планета
Ў космасе вісіць!

За Зямлю на вельмі многа
Большая яна —
Хоць ад нас ля Казярога
Ледзь яна відна.

Скрозь аблокі, мне здалося,
Бліскаюць на ёй

Рыжаватыя палосы
З нейкай жаўцізной.

А, дык гэта ж сам Юпітэр,
Мала знáны нам!
А палосы — то мо жыта
Хто пасеяў там?..

Ну а гэта паказаўся
Што вунь там за шар —
Кольцамі падпаясаўся
У павалоцы хмар?

То ж Сатурн! Планета гэта
Нам усім здалёк
Жоўтай зорачкай з Сусвету
Ззяе між аблок...

4

Доўга я імчаў Сусветам
І — бо так хацеў —
На нязнаную планету
Раптам заляцеў...

І вачам майм адкрыўся
Новы свет наўкол.
Там пад сонцамі іскрыўся
Невядомы дол.

Так, пад сонцамі, бо ззяла
Сонцаў тых аж тры!
І з іх кожнае гуляла
Хораша ўгары!

А пад імі ў даліне
Раптам усплылі
У нязвычнай зеляніне
Хаткі... Ці вуллі?

Падышоў бліжэй —
Так, гэта
Хаткі сапраўды.
Вокны, дзверы...
Двор між кветак,
І наўкол — сады!

Ды ўсё гэткае малое!
З казкі мо якой?
Толькі раптам — што такое?
З хаткі вунь адной

Выйшлі, жвавыя, жывыя —
Не маніў мой зрок —
Чалавечкі два малыя:
Кожны з кулачок!

І мяне тут нечакана
Угледзелі — ды ў крык!
Быў для іх я веліканам,
Што адкульсьці ўзнік!..

Хутка з карлікамі тымі
Я пасябраваў.
Каля гор і рэчак з імі
Кожны дзень гуляў.

А калі ўжо нагуляўся
Між малых сяброў,
Я ляцець назад сабраўся,
На Зямлю, дамоў.

Кожны з карлікаў прасіўся,
Каб і іх я ўзяў,
Каб Зямлю, яе дамы ўсе
Ім я паказаў.

Пасадзіў іх я ў ракету:
На Зямлю — маршрут!
Рычажок крануў во гэты
І... прачнуўся тут!

5

Так, быў гэта
Толькі сон.
А мо й спраўдзіцца
Ён?



1. Які занятак героя твора паслужыў прычынай яго ўяўнага палёту ў космас?
2. Што цікавае і займаўнае ўбачыў юны касманаўт у час палёту на ракете? Як паэт апісвае знешні выгляд Меркурыя, Венеры, Марса, Юпітэра і Сатурна? Прачытайце адпаведныя радкі з твора.
3. Дакажыце, што аўтар гэтага верша — вялікі фантазёр і майстар сюжэта на касмічную тэму.
4. Якія незвычайнія малюнкі прадстаюць у вашым уяўленні падчас чытання ўрыйка пра «нязнаную планету»? Апішыце іх.

5. Як герой-апавядальнік аднёсся да іншапланецыян і іх просьбы? Як гэты ўчынак харектарызуе хлопчыка?
6. Вызначце асноўную думку гэтага верша:
 - а) расказаць дзесям пра незвычайную сустрэчу з іншапланецынамі;
 - б) зацікавіць чытача касмічнай тэмай;
 - в) развіваць фантазію ў чытачоў;
 - г) данесці да свядомасці чытача, што планеты ўсе цікавыя, але Зямля найдаражэйшая, яе патрэбна берагчы.

ЗАГАДКІ

Сіняя пасцілка ўвесь свет накрыла.

З народнага.

АБН_е

Што гэта за вочы: адно свеціць удзень,
а другое — уночы.

Miħas ġe Pazznjaqu.

на_ау_цс ц_ем_яс

На полі цёмным і бясконцым
Гарох бялюткі ззяе.
А цемру як разгоніць сонца,
Тады гарох знікае.

Miħas ġe Pazznjaqu.

o_иk_эз
р



Зэдлік — (*размоўнае*) хатняя пераносная лаўка, услончык.

КАЛЮЧЫК І КОСМАС

Алена Масла

Ці спрабаваў хто з вас уяўіць бясконцасць? Задача складаная. Вось хоць бы ў вожыка Калючыка запытайцеся. Праз бясконцасць ён нават спакой страціў. Не спіць уначы, з боку на бок варочаецца.

— Як так, — думae Калючык, — каб у космасу канца-краю не было? Лес і поле свой край маюць, у рэчкі і возера — берагі... А тут — бясконцасць. Ці такое магчыма?

Выйшаў Калючык на двор. Стaў на ганку і ўзіраецца ў начное неба. А зоркі высыпалі буйныя — вісяць над галавой, нібы белы наліў на яблынях. Шмат іх, мігцяць, і праз гэта Калючыку ажно страшна робіцца. Адчувае ён сябе безбаронным перад величчу неба. Паставіў на ганак зэдлік, ускараскаўся на яго — каб быць да зорак бліжэй. Пыску ўгору задраў, на дыбачках выцягнуўся...

Бух! Упаў! Ды такога грукату нарабіў, што разбудзіў суседа — барсука Клыпу.

— Што? Зноў праспаў? Не пачуў будзільніка? — выскачыў Клыпа з норкі.

— Ты не праспаў, гэта мне не спіцца, — азвайся Калючык. — Пра касмічную бясконцасць думаю.

— І ты? — узрушыўся Клыпа. — Не толькі мне яна спаць не дае! Звечара як пачну думаць — толькі пад раніцу засынаю. Таму і прачынацца цяжка.

— І што ж ты надумаў пра бясконцасць? — зацікавіўся Калючык.

— Нядайна я даўмеўся, што яе няма! — таямніча прашаптаў барсучок. — Сам падумай: калі лящець у космасе доўга-доўга, то абавязкова ўпрашэшся ў якую-небудзь сцяну!

Калючык ажно павесялеў. Як гэта ён сам такой управы на страшную бясконцасць не знайшоў! Селі Калючык з Клыпам на ганак, разам стараюцца ўявіць сцяну. Уяўлялі, уяўлялі — і раптам Калючык кажа:

— Слухай, Клыпа! Вось ляціш, ляціш у космасе, доўга ляціш. Тут — бац! — і ўпіраешся ў гэтую сцяну! Што далей рабіць?

— Трэба, — кажа Клыпа, — свярдзёлак узяць з сабой ды пачаць дзірку ў той сцяне свідраваць!

— Навошта? — не адстае Калючык.

— Ды каб сцяну адолець і на той бок перабрацца!

— А за сцяной што?

— Вой, не падумаў! Зноў — бясконцасць? — разгублена кажа Клыпа.

— Ну так, — пахмурнее Калючык, — альбо сцяна павінна быць бясконцай, альбо за ёй — бясконцасць, якой няма канца-краю.

Змоўклі сябры, далей думаюць.

— Я тут усё худзець збіраюся, — парушыў цішыню Клыпа. — А зараз як уяўлю, які космас вялікі, ні грама губляць не хачу! Я і так у гэтай бясконцасці як пясчынка...

— А яшчэ зорак шкада, — кажа Калючык, — як ім сярод бясконцасці жывецца? Страшна, відаць.



Доўга маўчалі сябры. Бралася на досвітак, а яны ўсё сядзелі на ганку і думалі сваю думу.

— Слухай, Калючык, — урэшце азваўся Клыпа, — а чаму зоркам у небе павінна быць страшней, чым нам? Яны на сваім месцы ў космесе. А мы — на сваім. Але ж таксама — у космесе!

— Праўда! — узрушыўся Калючык. — Зямля ж таксама, як і зоркі, у космесе ляціць!

— Я вось падумаў, — нясмела кажа Клыпа, — можа, бясконцасць і не такая жахлівая? Можа, бясконцасць — гэта мы і ёсць?

— Як так? — дзівіцца вожык.

— Не важна, што мы не можам яе ўявіць, — задуменна прамовіў Клыпа, — але ж мы пра яе думаем! Яна нібыта ўнутры нас, разумееш? Захочам, будзем думаць пра зоры, планеты, уяўную сцяну... Пра ўсё, што ёсць і чаго, магчыма, няма... А калі ўсё гэта

змяшчаецца ў нас, то і мы — як космас. Значыць, роўныя бясконцасці!

Рады сябры — хораша прыдумаў Клыпа! Космас, які можа змясціцца ў кожным, зусім не падаецца страшным!

Усцешаныя адкрыццём, Калючык і Клыпа разышліся па сваіх хатках — паспесь крышачку задрамаць і пабачыць хоць кароценькі сон.



1. Якое пытанне найбольш турбавала Калючыка і Клыпу?
2. Як героі казкі ўяўлялі касмічную бясконцасць? Падмацуйце адказ радкамі з твора.
3. Якія рысы харектару выявіліся ў вожыка і барсучка ў час іх размовы?
4. Патлумачце сэнс слоў Клыпы «Можа, бясконцасць — гэта мы і ёсць?». Ці згодны вы з гэтай думкай? Чаму?
5. З якой мэтай аўтар Алена Масла напісала гэту казку? Выберыце адзін адказ з прапанаваных:
 - а) каб чытачы зацікавіліся творамі на касмічную тэму;
 - б) задумаліся пра стан сваёй душы, становіліся дабрэйшымі;
 - в) зразумелі, што ўсе людзі і іншыя жывыя істоты з'яўляюцца часцінкамі Сусвету;
 - г) мелі ўяўленне пра бясконцасць.
- Падзяліцеся сваімі думкамі з аднакласнікамі.
6. Вызначце персанажаў казкі. Падрыхтуйцеся чытаць казку па ролях.





Галактыка — зорная сістэма, да якой належыць
Зямля.

НЛА — неапазнаны лятаючы аб'ект.

СУСЕДЗІ ПА СУСВЕЦЕ

Уладзімір Мазго

1

Спяць дарослыя і дзеці.
Ды Андрэй не можа спаць,
Бо суседзі па Сусвеце
Хутка ў госці прыляцяць.
Спадзяеца да світання
Хлопчык высачыць істот.
Прызямліца — час настане! —
Галактычны зоркалёт.
Нібы шар зямны, паверце,
Ходзіць кругам галава...
Сон ці ява? — на талерцы
Дзіўны надпіс: «НЛА».
Сеў аб'ект насупраць дома,
Люк раскрыў. І на зямлю
Тры істоты невядомых
Паглядаюць цераз люк.

2

Запыталіся істоты:
— Як завуць цябе? І хто ты?..



Адказаў хлапчук:
— Андрэй...
— Будзь жа ты дабрэй, мудрэй.
Члены нашага Сусвету
Табе кажуць па сакрэту:
І дарослыя, і дзецы —
Усе — суседзі па Сусвеце.
А калі ты нам сусед —
Беражы Зямлю як след,
Мову матчыну шануй,
Ведай бохану цану.
Пранясі праз пакаленні
Чалавечнасць і сумленне...

3

Неба сіні парасон
Затрымцеў на вейках.
«Можа, ява? Можа, сон?» —
Думае Андрэйка.
Тыя слова ў душы
Назаўжды аселі...
Астываюць капяжы
Зорнай каруселі.

1. Якія малюнкі ўзнікалі ў вашым уяўленні падчас чытання верша?
2. З-за чаго Андрэй доўга не можа заснуць?
3. Як выглядалі іншапланецыяне і іх зоркалёт? Прачытайце.

4. Якія настаўленні атрымаў хлопчык ад незвычайных гасцей? Зачытайце адпаведныя радкі. Аб чым сведчаць гэтыя слова-пажаданні?
5. Чаму паэт даў свайму вершу такую назvu — «Су-седзі па Сусвеце»?
6. Чым гэты верш падобны да верша Кастуся Цвіркі «Да зорак»? Чым яны адрозніваюцца?



Паўтараем, падагульняем, разважаем...

Ведаem...

1. Назавіце творы, у якіх даеца такое апісанне касмічнага пейзажу:

а) Так прыгожа ў Сусвеце!

Сонца днём, а ўночы зоры
над зямлёй высока свецяць,
ззяе месяц на прасторы;

б) Нібы светлы шар у шэрай

Павалоцы хмар,
Паўз мяне прайшла Венера —
Зорка нашых мар.

А пасля, бы накалёны

На кавадле дыск,
Паказаўся Марс чырвоны
З зорнай чарады;

в) «З касмічнай вышыні добра відаць, што Зямля круглая. Такое можна ўбачыць толькі з космасу! І выглядае яна блакітнай.

Неба ў космасе, наадварот, не блакітнае, а чорнае. Зоркі на ім ярка-белыя, буйныя. Здаецца, вісяць яны так нізка над галавой, што можна дакрануцца да іх рукамі»;

г) «Стай на ганку і ўзіраецца ў начное неба. А зоркі высыпалі буйныя — вісяць над гала-вой, нібы белы наліў на яблынях. Шмат іх, мігцяць...».

Хто аўтар кожнага з гэтых твораў?

2. Пазнайце герояў па іх выказванні ці размове. З якога яны твора?

а) А калі ты нам сусед —

Беражы Зямлю як след,
Мову матчыну шануй,
Ведай бохану цану.
Пранясі праз пакаленні
Чалавечнасць і сумленне...

б) «— Я вось падумаў, можа, бясконцасць і не такая жахлівая? Можа, бясконцасць — гэта мы і ёсць?

— Як так?

— Не важна, што мы не можам яе ўявіць, але ж мы пра яе думаем! Яна нібыта ўнутры нас, разумееш?»;

в) Хутка з карлікамі тымі

Я пасябраваў.
Каля гор і рэчак з імі
Кожны дзень гуляў.

А калі ўжо нагуляўся
Між малых сяброў,
Я ляцець назад сабраўся,
На Зямлю, дамоў;

г) «Але мы лятаем у космас працеваць. Вынікаў кожнага касмічнага палёту з нецярпеннем чакаюць вучоныя.

Да палёту касманаўты настойліва і доўга рыхтуюцца. Якраз таму хочацца яшчэ раз падкрэсліць: самае галоўнае ў прафесіі касманаўта — праца і праца».

3. Назавіце творы, у якіх пісьменнікі выказалі асноўную думку так:

а) «Адным словам, жыць у космасе складана, а працеваць вельмі адказна»;

б) «Захочам, будзем думаць пра зоры, планеты, уяўную сцяну... Пра ўсё, што ёсьць і чаго, магчыма, няма... А калі ўсё гэта змяшчаецца ў нас, то і мы — як космас. Значыць, роўныя бясконцасці!»;

в) І планеты ў руху вечным,
і ў святле спрадвечным зоры!..

Шчасце жыць пад Шляхам Млечным,
слушаць музыку прасторы!

4. Адгадайце народныя загадкі на тэму космасу.

а) Плыве ў прасторы,
ды не ў моры,
караблём завецца,
ля зорак уецца.



б) Зроблены з металу рабочымі рукамі, па Сусвеце пралятае.

ЖоіАКСПАД АМЯЗІ

5. Да якіх твораў зроблены малюнкі? Назавіце аўтараў гэтых твораў.



Разважаем...

Чаму, на вашу думку, беларускія пісьменнікі ствараюць вершы, апавяданні і казкі на касмічную тэму? Якую ролю могуць адыграць гэтыя творы ў вашым жыцці ў будучым?

СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ

Адгалосак души : зб. вершаў для дзяцей : для малодш. шк. узросту / уклад. І. А. Гімпель. — Мінск : Беларуская навука, 1997. — 334 с. : іл. — (Школьная бібліятэка).

Акрайчык : Чытанка для 1—2 кл. / уклад. : Г. Каржанеўская, М. Яфімава. — Мінск : Народная асвета, 1995. — 176 с. : іл.

Аляхновіч, А. Беларускі музычны фальклор / А. М. Аляхновіч, М. В. Рахчэёў, У. Д. Каструлёў. — Мінск : Універсітэцкае, 1996. — 335 с.

Андрэй за ўсіх мудрэй : Беларускія народныя казкі : для дзяцей дашк. узросту. — Мінск : Юнацтва, 1983. — 144 с.

Беларускія байкі : зб. : для ст. шк. узросту / уклад. і прадм. Ю. Пацюпы. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2010. — 310 с. — (Школьная бібліятэка).

Беларуская дзіцячая літаратура. Хрэстаматыя / аўт.-уклад. М. Ф. Шаўлоўская. — Мінск : Юніпресс, 2005. — 688 с.

Беларускія загадкі / уклад. Я. Саламевіч. — Мінск : Юнацтва, 1989. — 63 с. : іл.

Броўка, П. У. Маладосць і сталасць : вершы розных гадоў / П. У. Броўка. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1980. — 448 с. : іл.

Вось якія мы : вершы, байкі, казкі, апавяданні беларус. пісьменнікаў пра дзяцей : для малодш. шк. узросту / уклад. І. М. Страмок. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2002. — 272 с. : іл. — (Школьная бібліятэка).

Вясёлка : вершы, апавяданні, казкі : для дзяцей малодш. шк. узросту / склад. Т. Тарасава. — Мінск : Юнацтва, 1981. — 224 с.

Вясёлы кош : вершы, казкі : для дзяцей малодш. шк. узросту. — Мінск : Юнацтва, 2000. — 303 с. : іл. — (Школьная бібліятэка).

Вяснянка : вершы, апавяданні, казкі беларус. пісьменні-каў : для дзяцей малодш. шк. узросту. — Мінск : Юнацтва, 1983. — 665 с.

Гілевіч, Н. Збор твораў : у 23 т. / Н. Гілевіч. — Мінск : Кніга, 2003. — Т. 1. Вершы 1946—1990. — 416 с.

Гнёздаў родных цяпло : вершы, апавяданні : для малодш. і сярэд. шк. узросту. — Мінск : Юнацтва, 2001. — 319 с. : іл. — (Школьная бібліятэка).

Жуковіч, В. А. Цудоўная краіна : вершы, п'есы-казкі, сцэнкі : для малодш. шк. узросту / В. А. Жуковіч. — Мінск : Вышэйшая школа, 1997. — 269 с.

Жывая крыніца : зб. вершаў : для малодш. шк. узросту / склад. І. А. Гімпель. — Мінск : Беларусь, 1997. — 238 с. — (Школьная бібліятэка).

Жывіца : вершы, апавяданні, казкі пра дзяцей і для дзяцей / уклад. І. А. Гімпель. — Мінск : Юнацтва, 1999. — 351 с. — (Школьная бібліятэка).

Залатая раніца : казкі, апавяданні, вершы : для дзяцей малодш. шк. узросту / уклад. В. Аляксеева. — Мінск : Звязда, 2015. — 240 с. — (Школьная бібліятэка).

Залатыя каласкі : чытанка для дзяцей : у 2 ч. / уклад. М. Федасеенка [і інш.]. — Мінск : Лазурак, 1994. — Ч. 1. — 383 с.

Залацінкі : зб. вершав. тв. : для малодш. шк. узросту / уклад. : І. А. Гімпель, Л. Ф. Кузняцова. — Мінск : Беларусь, 2001. — 235 с. : іл. — (Школьная бібліятэка).

Зборнік апавяданняў для пазакласнага чытання вучняў пачатковай школы : для малодш. шк. узросту / склад. : Л. Ф. Кузняцова, Н. У. Антонава. — Мінск : Беларусь, 2011. — 271 с. — (Школьная бібліятэка).

Зборнік беларускага фальклору : з гук. электрон. дадаткам. — Мінск : Вышэйшая школа, 2010. — 254 с. : іл. — (Школьная бібліятэка).

Колас, Я. Міхасёвы прыгоды : вершы, апавяданні, казкі, паэмы : для дзяцей малодш. шк. узросту / Якуб Колас ; уклад. : І. А. Гімпель, Л. Ф. Кузняцова. — Мінск : Юнацтва, 2001. — 142 с. : іл. — (Школьная бібліятэка).

Крынічка. Хрэстаматыя для дзяцей малодшага школьнага ўзросту / уклад. Р. І. Шастак. — 4-е выд. — Мінск : Радыёла-плюс, 2014. — 432 с. : іл.

Людзей слухай, а свой разум май. Беларускія народныя казкі : для дзяцей дашк. і малодш. шк. узросту. — Мінск : Юнацтва, 1988. — 207 с. : іл.

Маладзічок : вершы, народныя жарты, аповесці, апавяданні : хрэстаматыя для пазакл. чытання ў 6 кл. : для дзяцей сярэд. шк. узросту / уклад. : В. Я. Ляшук, М. І. Яніцкі. — Мінск : Юнацтва, 2000. — 463 с. : іл. — (Школьная бібліятэка).

Мудрыя дарадцы : прыказкі і прымаўкі : для сярэд. шк. узросту / уклад. А. У. Янголь. — Мінск : Юнацтва, 1983. — 94 с. : іл.

Незабудкі : вершы : для малодш. шк. узросту / уклад. : У. І. Карызна, Я. І. Хвалей. — Мінск : Юнацтва, 2000. — 336 с. : іл. — (Бібліятэка беларускай дзіцячай літаратуры).

Падмацунаак : зб. апавяданняў беларус. пісьменнікаў : для малодш. шк. узросту / склад. : І. А. Гімпель, В. А. Жуковіч. — Мінск : рэд. часоп. «Крыніца», 1998. — 624 с. : іл. — (Школьная бібліятэка).

Пазнякоў, М. П. Падарожжа ў краіну загадак : для дзяцей малодш. шк. узросту / М. П. Пазнякоў. — Мінск : Література и Искусство, 2007. — 144 с.

Пакліч у госці сонца : зб. тв. для пазакласнага чытання / склад. : Л. Ф. Кузняцова, Н. У. Антонава. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — 248 с. — (Школьная бібліятэка).

Святочны карагод : вершы, казкі : для малодш. шк. узросту / уклад. М. А. Маляўка. — Мінск : Юнацтва, 1999. — 335 с. : іл. — (Школьная бібліятэка).

Слова аб роднай прыродзе : пісьменнікі і паэты Беларусі аб прыродзе / склад. С. М. Грабчыкаў. — Мінск : Народная асвета, 1989. — 272 с.

Сцяжынка : вершы, казкі, загадкі, аповесці і апавяданні : хрэстаматыя для пазакласнага чытання ў 5 кл. / уклад. : В. Я. Ляшук, Л. В. Асташонак. — Мінск : Юнацтва, 1999. — 527 с. : іл. — (Школьная бібліятэка).

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы : у 5 т. / АН БССР, Ін-т мовазн. імя Я. Коласа ; пад. агул. рэд. К. К. Атраховіча. — Мінск : БелСЭ, 1977—1984.

Чарадзейнае слова : зб. тв. для пазакласнага чытання ў 3-м класе / склад. І. М. Наронская. — Мінск : Беларусь, 2016. — 383 с. : іл. — (Школьная бібліятэка).

Ягоўдзік, У. І. Свята летаўца : для сярэд. і старэйш. шк. узросту / У. І. Ягоўдзік. — Мінск : БелЭн, 1996. — 288 с. : іл. — (Школьная бібліятэка).

Я зямлю беларускую люблю : для малодш. і сярэд. шк. узросту / склад. : Л. Ф. Леўкіна, Н. І. Мінкевіч. — Мінск : БелЭн, 2001. — 272 с. — (Школьная бібліятэка).

ЗМЕСТ

Быць на зямлі чалавекам	3
Калі рана ўстанеш. <i>Ніл Гілевіч</i>	5
Дзень нараджэння. <i>Васіль Вітка</i>	8
Калыханка маме. <i>Ніна Мацяш</i>	11
Першая настаўніца. <i>Васіль Жуковіч</i>	13
Хітрун. <i>Павел Ткачоў</i>	15
Стары бацька. <i>Беларуская народная казка</i>	19
Фанабэрысты Мухамор. <i>Уладзімір Правасуд</i>	22
Верныя сябры. <i>Васіль Гурскі</i>	24
Прыказкі пра дружбу	27
<i>Паўтараем, падагульняем, разважаем...</i>	27
Чалавек і грамадства	31
Пчала і Ружа. <i>Уладзімір Корбан</i>	33
Ад крадзенага не пасыпцееш. <i>Беларуская народная казка</i>	35
Андрэй за ўсіх мудрэй. <i>Беларуская народная казка</i> ...	39
Лёгка нам нічога не даецца. <i>Віктар Шымук</i>	47
<i>Паўтараем, падагульняем, разважаем...</i>	48
Чалавек на планете Зямля	51
Беручы — аддаваць. <i>Янка Сіпакоў</i>	53
Выратаванне вожыка. <i>Генадзь Пашкоў</i>	56
Клён. <i>Міхась Пазнякоў</i>	58
Вадзянік і Лесавік. <i>Уладзімір Правасуд</i>	63
А ты хоць дрэва пасадзіў? <i>Пятрусь Броўка</i>	66
Журка. <i>Міхась Даніленка</i>	68
<i>Паўтараем, падагульняем, разважаем...</i>	71
Лёс чалавека на вайне	75
Зялёная школа. <i>Паводле Янкі Брыля</i>	79
Клятва Марата Казея. <i>Мікола Чарняўскі</i>	86

А хіба ёсць, што забываюць? <i>Пятрусь Броўка</i>	89
Сустрэча з бацькам. <i>Мікола Янчанка</i>	91
Паўтараем, падагульнляем, разважаем...	95
Чалавек, космас і Сусвет	97
Хараство Сусвету. <i>Васіль Жуковіч</i>	99
На касмічным караблі. <i>Пётр Клімук</i>	101
Да зорак. <i>Кастусь Цвірка</i>	104
Калючык і космас. <i>Алена Масла</i>	111
Суседзі па Сусвеце. <i>Уладзімір Мазго</i>	115
Паўтараем, падагульнляем, разважаем...	117
Спіс выкарыстаных крыніц	121

Вучэбнае выданне

Жуковіч Мікалай Васільевіч

ЛІТАРАТУРНАЕ ЧЫТАННЕ

Вучэбны дапаможнік для 4 класа
ўстаноў агульнай сярэдняй аддукацыі
з беларускай і рускай мовамі навучання

У дзвюх частках

Частка 2

Нач. рэдакцыйна-выдавецкага аддзела Г. І. Бандарэнка
Рэдактар Л. Ф. Леўкіна

Мастакі В. В. Дударэнка, М. М. Рудакоўская, А. Г. Бушкін

Мастацкі рэдактар Л. М. Рудакоўская

Камп'ютарная вёрстка А. М. Кісялёва

Карэктары К. В. Шобік, С. С. Міхнёнак, Д. Р. Лосік

Падпісана да друку 05.09.2018. Фармат 70×90¹/₁₆. Папера афсетная.

Друк афсетны. Ум. друк. арк. 9,36. Ул.-выд. арк. 4,5.

Тыраж 136 525 экз. Заказ

Навукова-метадычна ўстанова «Нацыянальны інстытут аддукацыі» Міністэрства
аддукацыі Рэспублікі Беларусь. Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца,
вытворцы, распаўсюджвалальніка друкаваных выданняў № 1/263 ад 02.04.2014.

Вул. Караваля, 16, 220004, г. Мінск

ААТ «Паліграфкамбінат імя Я. Коласа». Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі
выдаўца, вытворцы, распаўсюджвалальніка друкаваных выданняў № 2/3 ад 04.10.2013.

Вул. Каржанеўская, 20, 220024, г. Мінск

Правообладатель Национальный институт образования

(Назва і нумар установы агульнай сярэдняй аддукацыі)

Навучаль- ны год	Імя і прозвішча вучня	Стан вучэбнага дапамож- ніка пры- атрыманні	Адзнака вучню за карыстанне вучэбным дапамож- нікам
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			

ЯК ПАДРЫХТАВАЦЦА ДА ВЫРАЗНАГА ЧЫТАННЯ БАЙКІ

1

Прачытайце байку
цалкам.
Пастарайцесь
ўяўіць сабе тое,
пра што чытаеце.




2
Вылучыце
слова аўтара,
герояў байкі.

3
Вызначце думкі,
пачуцці, асаблівасці
настрою герояў,
адносіны аўтара да падзей,
апісаных у байцы.



4
Вызначце, якія думкі,
пачуцці патрэбна
перадаць слухачам.

Выкананне байкі прадугледжвае
блізкі да маўлення тон.



5

Словы аўтара
чытаіце павольна,
быццам вы самі былі
сведкамі падзей.



6
7

Словы герояў
чытаіце з улікам
асаблівасцей харектараў,
учынкаў,
знешняга выгляду.



Пры чытанні
вершаванай байкі
захоўвайце
рытмічныя паўзы.



8

Перад тым,
як прачытаць вывад
(мараль), абавязкова
зрабіце паўзу.



9

Мараль
чытаіце так,
каб слухачы
звярнулі на яе ўвагу
і задумаліся
над ёй.

